

КРУГА ГОД



Аліна Ваўранюк

КРУГАГОД

**Падручнік па беларускай мове
для 3 класа
пачатковай школы**

Мастацкае афармленне
Міраслаў Здрайкоўскі



KRUHAHOD

Podręcznik do nauki języka białoruskiego
dla kl. 3 szkoły podstawowej

Opracowała

Alina Wawrzeniuk

Okładka, ilustracje

Mirosław Zdrajkowski

Redaktor techniczny

Adam Pawłowski

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym do nauczania języka białoruskiego na poziomie klasy III szkoły podstawowej na podstawie opinii rzeczników

dr Teresy Jasińskiej-Socha i dr Jadwigi Głuszkowskiej-Babickiej.

Numer ewidencyjny 1081/3/2019. Rok dopuszczenia 2019.

Podręcznik jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

ISBN 978-83-934208-7-2

© Copyright by Stowarzyszenie „AB-BA”

Białystok 2019

**STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI
I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA”
15-459 Białystok, ul. Częstochowska 6a lok. 8
www.ab-ba.com.pl**

Wydanie drugie poprawione

Drukarnia

Koncept Białystok

Я ўжо трэцякласнік



За вучобу

Адшумела лета
Каласамі,
Адспявала ў пушчы
І ў бары.

Клас заліўся звонка
Галасамі,
І за партай селі
Мы, сябры.
Празвінёў званок
Ранютка-рана,
І адразу
Клас увесь заціх.

Будзем мы вучыцца
Ўсе старанна,
Слухацца
Настаўнікаў сваіх.

Авяр'ян Дзеружынскі



1. Калі вучні вяртаюцца ў школу?
2. Як будуць яны вучыцца?
3. Каго яны будуць слухаць?



4. Разгледзь свой падручнік па беларускай мове.
Запішы адказы на пытанні:
Які загаловак падручніка па беларускай мове для 3 класа?
Хто аўтарка падручніка?
Хто намаляваў ілюстрацыі да гэтага падручніка?

Пасля канікулаў

О, час канікулаў вясёлых,
о, хуткаплынны лета час,
бывай, бывай!
Дабрыдзень, школа!
Ці ты пазнала сёння нас?



Мы ўсе за лета загарэлі
і трошкі нават падраслі,
штодня марожанае елі,
і дзе мы толькі не былі!
І забаўлялі нас арэлі,
і выпрабоўвалі палі.



Нас сонца раненька будзіла,
з сабою дзень працоўны браў,
нам у сваёй старонцы мілай
хапала ўсім цікавых спраў.

Пара канікулаў вясёлых
прайшла імкліва,
і цяпер
сябры сышліся.
Зноўку, школа,
вітаем радасна цябе.



Васіль Жуковіч

- 1. Якім быў час канікулаў?
- 2. Што рабілі дзеці ўлетку?
- 3. Які настрой у школьнікаў пасля канікулаў?

- 4. Запіши адказы на пытанні:
Дзе ты была ў (быў у)
час канікулаў?
Што ты рабіў (рабіла)
летам?

Ветлівые слова



Скончыліся ўсе ўрокі.

Вучні ўзялі свае заплечнікі і пайшлі апранацца.

Выйшлі з раздзяўальні і пачалі развітвацца.

Усе дружна сказалі настаўніцы:

— Да пабачэння!

У адказ пачулі:

— Да пабачэння. Усяго добра.

Юрка прамовіў:

— Бывайце.

Марыля сказала:

— Да заўтра.

Іншыя школьнікі гаварылі:

— Да сустрэчы.

— Пакуль.

— Бывай.

І пайшлі дадому.



1. Якія слова ўжываюць людзі пры развітанні?



2. Якімі словамі людзі вітаюцца?
Запіши іх у сшытак.



Вывучы слова песні.

Першы ранак вераснёвы

слова Яніна Жабко, Аліна Ваўранюк

Ужо адспявалі лета дзянёчкі,
Першы дзень верасня сёння у нас.
Няхай пачакаюць прыроды куточкі,
Зараз вучыцца настаў для нас час.

Прыпеў: **Першы ранак вераснёвы,**

Ранцы з кніжкамі у нас.

Першы ранак вераснёвы,

Нас чакае дружны клас.

Або: **Школа зноў чакае нас.**

Каб нашы бацькі ганарыліся намі –
Будзем з навукай у школе дружыць.
Будзем шмат часу праводзіць з сябрамі.
Школьных гадоў нам ніяк не забыць.

Прыпеў: **Першы ранак вераснёвы...**



Давайце пазнаёміся!



На пляцоўцы ў парку гулялі хлопцы і дзяўчата.
Да іх падышоў незнёмы хлопец. Ён хацеў пазнаёміцца
з дзецьмі і пагуляць з імі.



1. Што ён ім сказаў?
2. Што яму адказалі дзеці?
3. Як трэба знаёміць сваіх сяброў?

Вольга Іванюк
працуе ў школе.
Яна – настаўніца.



Аня – вучаніца 3 класа.
Яна – добрая дзяўчынка.



Алесь – вучань.
Хлопец вучыцца
ў 3 класе.



4. Адкажы на пытанні: Як цябе завуць? Колькі табе гадоў?
У якім класе і ў якой школе ты вучышся?

Дарога ў школу



Імёны і прозвішчы
людзей, назвы краін,
гарадоў, вёсак, рэк,
азёр, клічкі жывёл
пішуцца
з вялікай літары:

Алена Ладуцька,

Польчча,

Бельск-Падляшскі,

Орля, Нарва,

Свіцязь, Рэкс.



1. Разгледзь малюнак.



2. Адкажы на пытанні:
Дзе ты жывеш?
Дзе твая школа? Як ты
дабіраешся ў школу?
Пра што трэба памятаць
на дарозе?



3. Дапоўні сказ:
Я ў школу

Школьныя прылады.

Назоўнік

Пачакаем да панядзелка



Алінка прыбегла са школы і, падняўшы руку з растапыранымі пальцамі, абвясціла:

- Пяць з плюсам!..
- Малайчына, – пахваліла мама.
- А такія адзнакі ставяць? – усміхнулася бабуля.
- Пакажы сыштак.

Аднак Алінка не паказала бабулі сыштак. Адвяла яе ўбок, шапнула на вуха:

- Толькі пяць. Плюса няма.
- А навошта ты хлусіш? Пяцёрка і так, без плюса, выдатная адзнака...

Гэта было ў пятніцу. А ў нядзелю Алінка прыбегла да бабулі, ледзь не плачучы:

- Палавіна сумкі прапала.
- Зноў «пяць з плюсам»? – усміхнулася бабуля.
- Ды не! Пачала рабіць урокі, а кніжак, алоўкаў, пенала няма.

Пропалі недзе.

- А ты добра праверыла?
- Не адзін раз. Скрылі, не інакш.
- Хто ж мог скрасці ў класе? Кожны мае свае кніжкі і алоўкі.
- Я думаю, гэта Жэненька. Нездарма ён дзівіўся на мой пенал...
- Пачакай, пачакай... Можа, ты спяшалася і не ўсё паклала ў сумку пасля званка?

- Усё!.. Жэнька ўзяў – больш ніхто.
- Не кажы, калі добра не ведаеш, – не паверыла бабуля.
- Не, я ўпэўнена – ён, – настойвала Алінка.
- Пачакаем да панядзелка, а там паглядзім...

У панядзелак бабуля разам з унучкай пайшла ў школу. У раздзяўальні Алінка ўбачыла аднакласніка Віцю і не змагла прамаўчаць.

- А ў мяне палавіна сумкі прапала!
 - Як гэта – палавіна сумкі? – здзівіўся Віця. – Хіба яе распілавалі?
 - Не сумку распілавалі, а палавіну рэчаў забралі...
- Віця падхапіў навіну, з крыкам паляцеў па калідоры.
- А ў Алінкі палавіну сумкі скралі!
 - Навошта ж ты гаворыш абы-што, – папракнула ўнучку бабуля.
 - Пойдзем праверым тваю парту.

У класе нікога не было. Алінка падбегла да парты. Падняла вечка і развяла рукамі ад здзіўлення: «скрадзеныя» рэчы ляжалі на сваім месцы.

Падышла бабуля:

- Бачыш! А ты сказала – Жэнька...

А з калідора далятаў Віцеў голас:

- У Алінкі сумку скралі...

Алінка не ведала, куды схавацца ад сорamu.

Леанід Прокша



- Што ты можаш сказаць пра Алінку? 2. Хто ёй дапамог знайсці згубленыя рэчы? 3. Чаму Алінка не ведала, куды схавацца ад сорamu? 4. Раствумач загаловак твора.**



Словы, якія абазначаюць предметы і адказваюць на пытанне *што?*, называюцца назоўнікамі:
парта, дзвёры, стол, дошка, паліца, акно.



- Знайдзі ў тэксле назвы школьніх прылад.**



- Запіши ў сшытку, якія прылады неабходныя ў заплечніку кожнага вучня.**



Вывучы слова песні.

Першыя ўрокі

слова Сяржук Сокалаў-Воюш

Першыя ўрокі, першыя крокі,
Поспехі і няўдачы.
Гінула незнань, падала ў бездань.
Шырыўся свет дзіцячы.


Прыпеў: Толькі прыходзіць час развітання,
Выйсця у свет шырокі.
Першыя ўрокі быццам вяртанне,
Быццам спачатку крокі.

І паўставалі, і гарставалі,
І надавалі сілы
Мудрых навук магутныя хвалі,
Ды маладосці крылы.

Прыпеў: Толькі прыходзіць час развітання...

Зрэшты зыходзім, як і павінны,
А наўздагон вясёла,
Зрокам свідроўным глядзяць у спіну
Сумныя вочы школы.

Прыпеў: Толькі прыходзіць час развітання...



Дружны клас



Міхась дрэнна адчуў сябе ў школе. У яго пачаўся кашаль і насмарк. У хлопца таксама паднялася тэмпература. Ён захварэў. Не пайшоў у школу. Аня і Воля прыйшлі наведаць яго. Сяброўкі пагрукалі ў дзвёры.

– Добры дзень, – павіталіся дзяўчаткі. – Прабачце, калі ласка! Мы да Міхася.

– Калі ласка, заходзьце, – запрасіла Міхасёва мама.

Дзеці перадалі Міхасю хатнія заданні.

– Дзякуй вам! Я ўжо неўзабаве прыйду ў школу, – сказаў хлопчык.

– Да пабачэння, Міхаська! Папраўляйся!

Міхась быў рады. Добрыя ў яго сяброўкі!

паводле Паўла Шубы



1. Што здарылася з Міхасём?
2. Якія былі прыкметы хваробы?
3. Што вырашылі зрабіць Аня і Воля?
4. Што дзяўчаткі перадалі Міхасю?
5. Чаго жадалі сяброўкі свайму аднакласніку?



6. Прачытай тэкст з падзелам на ролі.



7. Выпіши з тэксту слова з ў.
Падзялі іх на склады.



Літару
ў
пішы пасля
галосных.

Абавязкі вучня

Дзіравая памяць

Толькі я сеў піць чай ды есці гарачыя аладкі, як убачыў свае чаравікі. Бабуля зноў іх не пачысціла. І я крыкнуў:

- Бабуля!
- Што здарылася?
- Скажы, што ты сёння забылася зрабіць?
- Падручнікі твае знайшла, сабрала, – пачала пералічваць бабуля.
- Штаны адпраставала. У партфель трох яблыкі паклала...
- Эх, бабуля! Сам не скажу, дык не ўспомніш. Бачыш, чаравікі не начышчаныя! Як ты магла забыцца?
- Ох, старая, зусім страціла памяць. Пякла аладкі, а пра чаравікі забылася. Зараз, унучак, зараз.

Бабуля зняла з маіх ног чаравікі і пачала іх чысціць.

Я з'ей трох аладкі, дапіў чай. А бабуля ўсё чысціла мае чаравікі. Ну і марудлівая!

Ой, у школу спазнюся. Бабуля нешта крыкнула мне ўслед, але я не пачуў за дзвярамі.

Паспеў! Ускочыў у клас, а ўсе ў класе чамусьці смяяцца пачалі. Выцер я пот з твару, зірнуў на ногі і жахнуўся: у адных шкарпэтках прыбег у школу. Ну, бабуля, пачакай. Чаравікі пачысціць пачысціла, а на ногі мне абуць забылася. Вось дзіравая памяць!

Мікола Капыловіч



1. Што думаеш пра гэтага хлопца? 2. Што можна сказаць пра бабулю?
3. Чаму дзеци смяяліся з хлопчыка? 4. На што мае права кожны вучань?



5. Выпіши ўсе слова, якія адпавядаюць на пытанне: Што рабіў хлопчык?




6. Назаві вучнёўскія абавязкі.



Робат

Робат свой
сігнал падаў –
І прачнуўся
гаспадар.
Ежу
робат падагрэў.
Гаспадар
папіў, паеў.
На работу
паспяшаў.
Робат дома
працаваў.
Фортку
адчыняў рукой
і праветрываў
пакой.
А прыходзіў
гаспадар,
электрычны
сакратар,
як належыць,
гаварыў,
хто званіў
і што прасіў.
Робат хутка
ўсё рабіў,
памагатым
добрым быў.

Авяр'ян Дзержынскі



1. Адкажы, хочаш набыць такі робат?
Чаму?



2. Запіши, што рабіў робат з верша.
3. Запіши, што рабіў уладальнік робата.

Восень-гаспадыня

Надыход восені

Вось і лета сышло,
Адспяvalа калоссе,
Цяжка нам заўважаць,
Як з'яўляеца восень.

Непрыкметна зусім
Прыплыве павуцінкай,
Гляне жоўтым лістком
З-пад зялёнай хусцінкі.

Зачаруе агнём
Маладзенькай рабіны,
На адлёце крылом
памахае бусліным.

А пасля,
А пасля
Ліст апошні сарвецца...
Ды не знаю, чаму
Ты мне, восень, па сэрцу!

Пятрусь Броўка



1. З якім пачуццём аўтар верша піша пра восень?
2. Прачытай, якія прыкметы восені, апісаныя ў вершы?
3. Што такое «бабінае лета»?
4. Як разумееш словазлучэнне «залатая восень»?
5. Раскажы, што восень мяняе ў прыродзе?
6. Адкажы, ці ты любіш восень? Чаму?



Вывучы слова песні.

Настаўнікі

слова Віктар Швед


**Гулялі ў лесе, полі і з новай сілай, гартаам
Знайшліся зноў у школе за вучнёўскай партай.
Пакуль не маем стомы на сваіх уроках.
Мы вывучым, вядома, дзівосны свет шырокі.**

Прыпеў: **Пойдзем навукі следам
У новым школьным годзе.
Засвояць жменьку ведаў
Настаўнікі нам штодзень.**

**У цёплы вераснёвы асенні час прыгожы,
Чароўнасць роднай мовы ізноў нас заварожыць.
Маем у праграме іншыя галіны,
Пазнаем тут таксама мінулае Айчыны.**

Прыпеў: **Пойдзем навукі следам...**

1918 БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА 2018



Восень шыла фартушок



Задумала Восень сабе абнову пашыць... І перш за ўсё выбрала залацістыя і чырванаватыя колеры: яны ёй больш да твару. Ціха хадзіла палямі, пералескамі і падбірала сабе на фартушок то трохі чырвані, то залацінак, што свяціліся ў лістоце дрэў. І асіны, і груши ажно чырванелі ў промнях ціхага сонца, а клёны і бярозы залаціліся сваімі кронамі на ўзлесці.

«Добра было б пацеркі падабраць», – падумала Восень і ўбачыла рабіну. Гронкі яе наліліся чырванню, цяжка звісалі долу. Чым не пацеркі?

А потым Восень яшчэ збірала дробненькія сінюткія кветачкі верасу, сціплых сухацветаў. А ў кужэльную касу сваю ўпляла трапяткія белыя павуцінкі...

– Цяпер, здаецца, усё, – сказала Восень і паглядзела ў круглае люстэрка – шырокое азярцо.

Міхась Даніленка

- 1. Што задумала зрабіць Восень?
- 2. Якія колеры выбрала яна на фартушок?
- 3. Дзе яна іх знайшла?
- 4. Што яшчэ збірала Восень?

- 5. Намалюй Восень у абнове.

Ліставыя дрэвы:



бяроза




дуб



таполя



ліпа



клён



ясень

Хваёвые дрэвы:



яліна



лістоўніца



сасна



піхта



Вывучы слова песні.

Сонейка асенняе

слова Сяржук Сокалаў-Воюш

Сонейка асенняе

Вельмі клапатлівае,

Вышывае золатам

Лісткі на траве.

І стаіць бярозанька

Казачна прыгожая,

Казка адбіваецца

У сіняй вадзе.

Кудзелле асенняе –

Павуцінкі тонкія.

Серабром захінуты

Галінкі бяроз.

І рабіна ў чырванні,

І каліна ў пацерках,

Надта часта чутна зноў

Крыкі жураўлёў.



Думкі



Паўпадалі з дрэваў жоўтыя лісточкі. Залацістым дываном разаслаліся па зямлі.

Ляжаць спакойна.

Скуль узяўся, наляцеў лёгенькі ветрык; ускалыхнуў, заварушыў іх, пачаў кружыць, уверх падкідаць памаленік, забаўляючыся. Пасля крыху мацней ды мацней. Нарэшце сабраў усю сваю сілу; ухапіў цэлую хмару жоўтых лісточкаў, закруціў, пагнаў высока, – гэй! – аж пад неба... кінуў аб зямлю. Зноў пагнаў далей з енкам, свістам, стогнам...

Ляцяць лісточкі. Ляцяць цэлым курывам. Ударацца адзін аб аднаго і ляцяць. Няма ім супачынку.

Бедныя лісточкі!..

Зоська Верас



1. Якога колеру восеніскія лісткі?
2. Як яны ляцяць?
3. Чаму аўтарка назвала іх беднымі?



4. Запіши, якія дрэвы растуць побач з тваёй школай?



5. Намалюй восеніскі лісток. Запіши, з якога ён дрэва.

У грыбох

Пад нагой хрумсціць ігліца
І шуміць смалісты бор...
Сыраежкі і лісіцы –
Усе нібы на падбор.

Але іх мы абмінаем:
Надта многа ўжо такіх.
Хмызнякамі мы блукаем
І бярэм баравікі.

Падасінавікі ўбачым –
Іх падрэжам на камлі.
Вось удача дык удача –
Нездарма сюды прыйшлі.

То на ўзгорак, то з узгорка –
Як прыгожа у бары!
Скача спрытная вавёрка
Па галінках угары.

Поўны кошыкі! Даволі!
Нам дамоў збірацца час.
Хай расце грыбоў тут болей –
Прыйдзем мы па іх не раз!



Алесь Ставер



1. Пра якія грыбы піша аўтар верша?
2. Што можна зрабіць з грыбоў?



3. Запіши, якія іншыя ядомыя грыбы можна знайсці ў бары або ў лесе?



Вывучы слова песні.

Грыбы дождь

слова Авяр'ян Дзержынскі

**Дожджык, дожджык дробненькі, дробненькі,
Будзь ты дожджык добранькі, добранькі.**

Ліся ты ўсю ночку, каб раслі грыбочки. x 2

**I паслухаў дожджык нас, дожджык нас
I ўсю ночку ліў якраз, ліў якраз.**

Колькі там, каля дубоў, добрых вырасла грыбоў. x 2



Ядомыя грыбы



баравікі



падасінавікі



парасонікі



апенькі



падбярозавікі



рыжыкі



лісічкі



махавік



сыраежкі

Гаспадарыла сонца на градках

Колькі дзіваў на градках ля хаты
Нінка ўбачыла летний парой!
Ловіць сонца сланечнік цыбаты,
Залатою трасе барадой.

Як вужака, па тычцы да сонца
Струкавы узбіраецца боб.
І гарбуз прыпякае бясконца
Аграмадны, бліскучы свой лоб.

Ад спякоты, як крот на загоне,
Закапаўся ў зямлю бурачок.
Пад зялёным схаваў парасонам
Прыгажосць чырванеючых шчок.

На адной ножцы дрэмле капуста,
Вяла ўніз апусціўшы лісты.
Агурок выграваецца тлусты,
У кароне стаіць мак густы.

Блузак шмат апранула цыбулька,
Хоць і сонца праменьчык прыпёк.
Грэе плечы ў цяпле, як бабулька,
Побач дзедка сівенькі – часнок.

Шмат на градках і дзіваў, і чараў
Заўважыла Нінка кругом.
Дбайна сонейка тут гаспадарыць,
Напаўняе прыроду жыццём.

Віктар Швед



1. Якія дзівы ўбачыла Нінка?
2. Якая агародніна расла на градках?
3. Чаму карысна есці агародніну?

Чаму цыбуля горкая



Прывёз дзед з горада насенне цыбулі. Падае поўны мяшэчак бабцы і кажа:

– На, бабка, пасей на градцы. Будзе ў нас салодкая-салодкая цыбуля.

Пасяла бабка цыбулю і ўзяла палівачку, каб паліць градку. Тут прыбегла Анютка і просіць:

– Бабулька, дай я пасаджу хоць адно зярнятка.

Пачала бабка зярнятка ў мяшочку шукаць. Няўжо не засталося? Не. Ніводнага не знайшла.

Горка заплакала Анютка. Слёзы ліліся з яе вачэй на градку, як вада з бабульчынай палівачкі. Цыбулю і паліваць не прыйшлося.

Калі ўзышлі першыя парастачкі, дзед, бабка і ўнучка прыйшли ў гарод маладой цыбулі пакаштаваць. Сарваў дзед зялёнае пёрка, адкусіў ад яго. А цыбуля такой горкай аказалася, што дзед ледзь не заплакаў.

Эта ад горкіх Анютчыных слёзак яна горкай стала.

Алена Кобец-Філімонава



1. Якія героі выступаюць у гэтай казцы?
2. Што прывёз дзядуля?
3. Хто пасяяў цыбулю?
4. Хто яшчэ хацеў пасадзіць цыбулю?
5. Чаму Анютка плакала?
6. Якой аказалася цыбуля? Чаму?

Яблыкі

У кошыку яблыкі
Розных сартоў.
Я назваў іх.
Ты слухаць гатоў?
Пепін, шафран,
Баравінка,
Цітаўка, крымка,
Пуцінка,
Цыганка, антонаўка,
Белы наліў,
Штырфель, ранет,
А вось гэты забыў.
Мама на яблык зірнула:
Каштэлі.
Дзееці з ахвотаю
Яблыкі елі.

Ніна Галіноўская



?

1. Пра якія сарты яблыкаў піша аўтарка верша?
2. Пашукай у інтэрнэце іншыя сарты яблыкаў.
3. Чаму карысна есці яблыкі?
4. Якая іншая садавіна расце ў нашых садах?
5. Якую садавіну любіш есці?

!

**Словы, якія абазначаюць назвы садавіны
і агародніны і адказваюць
на пытанне што? - гэта назоўнікі.**



Вывучы слова песні.

Жураўлі

слова Уладзімір Някляеў

Над рэкамі і над палямі
Шчымліва крычаць жураўлі.
Яны развіталіся з намі,
З прасторамі роднай зямлі.
Смуткуе, туманам адзеты,
Пажоўклы бярозавы гай...
Бывай, жураўлінае лета, x 2
Вясёлае лета, бывай.

Прыпеў: Жураўлі, вы вяртайцесь зноў
Да зялёных лугоў і лясоў,
Жураўлі, жураўлі,
Вы вяртайцесь зноў.
Жураўлі, мы вас будзем чакаць,
Будзем вас мы вясной сустракаць,
Жураўлі, жураўлі,
Мы вас будзем чакаць.

Чуваць галасы з-пад аблокаў –
Саміх журавоў не відаць...
За моры і горы далёка
Ляцець ім зіму зімаваць.
Вясной закрасуюць прысады,
І вернецца сонейка ў дом,
І нам нечаканая радасць x 2
Махне жураўліным крылом.

Прыпеў: Жураўлі, вы вяртайцесь зноў...



Лістапад

У садах, у полі чыста.
Дождж ліецца як праз сіта.
Хмары ў небе шчыльныай сеткай,
Прапускаюць сонца рэдка,
А яно цяпер так нізка.
Свішча ў коміне вятрыска.
Лісцік скручены, счарнелы
Вяла коціцца, нясмела.
Дзень санлівы і кароткі.
Вераб'ёў снуюць чародкі
Ды імкнуцца да жытла –
Хочуць ежы і цяпла.

Ніна Галіноўская



1. Які настрой у гэтым вершы? Адшукай у вершы радкі, якія пра гэта сведчаць.



2. Прачытай дадзены ніжэй тэкст.

Лістапад – апошні месяц восені, перадапошні месяц года. Дзень кароткі. Часта зямлю засцілае туман. Апошнія лісткі падаюць з дрэў. Здараюцца прымаразкі. Адлятаюць апошнія чароды дзікіх качак. Некаторыя звяры збіраюцца ў зімовую спячку.



3. Якое надвор'е ў лістападзе?



4. Запішы назвы восеніскіх месяцаў.



5. Раствумач, ад чаго паходзяць гэтыя назвы.

Дзяды

Дзяды спраўлялі ў пэўныя дні, дзе-нідзе па некалькі разоў на год, часцей увесну і ўвосень. Галоўнымі былі для праваслаўных беларусаў Веснавыя Дзяды – Радаўніца (Провады). Беларусы святкуюць таксама Дзмітраўскія Дзяды.


На Дзяды гатавалі рытуальныя стравы (7 і больш няцотных святочных і абрадавых страваў). Абавязкова з іх была куцця. Паводле звычаю, ад кожнай стравы ў асобны посуд адкладвалі па кавалачку для нябожчыкаў і пакідалі нанач: лічылася, што души памерлых продкаў, якія прыходзяць на Дзяды, трэба пачаставаць.

А пасля вячэры са стала не прыбіралі — для таго, каб памерлыя маглі за ім пасядзець у цішыні.

У пачатку лістапада адзначаем свята Восенійскія Дзяды. Гэта памінальны дзень, дзень продкаў. У той час успамінаем тых, якіх ужо няма сярод нас. Прыбіраем магілы нашых блізкіх. Носім кветкі, палім свечкі. Молімся за іх.



Я і мая сям'я



Твой род, твая Радзіма

Маці, бацька, браты, сёстры. Яны твае самыя родныя, блізкія.
Добра, калі ў цябе ёсць бабуля, дзядуля – гэта з самага малку
твае дарагія сямейнікі. Калі ж іх ужо няма, ці ведаеш ты, хто яны
былі, як зваліся, ці ёсць у вас дома іх партрэты, іх фатаграфії?

Ну, а хто былі бацькі тваіх дзядулі і бабулі – твае прадзеды?
Як зваліся? Ці захоўваюцца ў вас рэчы, зробленыя іх рукамі,
фатаграфіі, лісты?

Ці задумваўся калі ты, адкуль пайшоў твой род, адкуль
пачалася твая дарога ў жыццё? Бо твая памяць – гэта памяць
твайго роду, а памяць народу – вялікая кніга, якая называецца
гісторыя.

Род і народ яднаюцца адным дарагім словам – Радзіма.

Васіль Вітка



1. Як завуць тваіх блізкіх?
2. Хто яны?
3. Чым яны займаюцца?

Праца наших бацькоў

Мы – працоўная сям'я:
дзед, бабуля,
тата, мама,
брат з сястрой,
таксама – я.

Тата з даўняе пары
робіць дзіва-трактары.
Мама ў нас – дзіцячы ўрач.
Галава баліць? Не плач!
Калі я хаджу пануры,
мама кажа:
– У жыцці
лекаў лепш за фізкультуру
ад нудоты не знайсці.



Валянцін Лукша



1. Дзе працуе тата?
 2. Кім працуе мама?
 3. Дзе працуюць твае бацькі?
4. Запіши адказы на пытанні.



Словы,
якія абазначаюць
назвы людзей
і адказваюць
на пытанне **хто?**
– гэта **назоўнікі**.



Хто вучыць унучку вязаць?



Хто чытае ўнуку казку?

Нашыя хатнія абавязкі



Кася і Ігар дапамагаюць бацькам. Яны прыбіраюць у кватэры. Ігар чысціць дыван, выцірае пыл з мэблі. Кася палівае кветкі, мые падлогу. Цяпер у кватэры чысціня і парадак.

Прыйшла мама з працы. Яна радая:

– Мае маленькія памочнікі! Якія ж вы працевітыя!

Мама пачаставала дзяцей цукеркамі і яблыкамі.

паводле Паўла Шубы



1. Што робяць Кася і Ігар?
2. Як яны дапамагаюць бацькам?
3. Што сказала мама?
4. Чым пачаставала маці дзяцей?



5. Раскажы, як ты дапамагаеш дома.



6. Вывучы верш на памяць.

Хоць маленькая Гануля,
а памочніца матулі.
Купіць тое, што і трэба:
булак, яек, масла, хлеба...
Адпачне яна нямнога,
падмяце тады падлогу,
кветкі ўсе палье, вядома,
пагуляе каля дому...
Зробіць школьнія заданні
без памылак, са стараннем.

Авяр'ян Дзяружынскі

Асабістая гігіена

Раніца

Раз, два, тры, чатыры, пяць –
добра раненька ўставаць.
З самага пачатку
я раблю зарадку.

Чышчу зубы, мую вушы,
пяць хвілін стаю пад душам –
дожджык хвошча па спіне,
дожджык слухае мяне.

То ён цёплы, то халодны,
то калючы, то лагодны.
Раз, два, тры, чатыры, пяць –
добра раненька ўставаць!

Сяргей Грахоўскі



1. Што трэба рабіць, каб прыходзіць у школу чыстым і акуратнымі?
2. Што трэба рабіць, каб быць здаровым?



3. Запіши сказы ў правільнай паслядоўнасці.

Іду ў школу.
Адпаведна апранаюся.
Спачатку я раблю зарадку.
Я прачынаюся рана.
Старанна муюся.
Снедаю.
Старанна выціраюся ручніком.
Чышчу зубы.



4. Вывучы вершык-замову на памяць.

Лянота, лянота,
ідзі на балота.
У лесе схавайся,
да нас не чапляйся!



Працавіты тыдзень

Памагала так умела
Гэля маме ў панядзелак.
А цалюткі дзень аўторак
Правяла ля бабкі хворай.
Як настала серада,
Тата працу ў садзе даў.
Шыла беленъкі каўнер
Да сукенкі ў той чацвер.
Віншавалі ў пятніцу
У школе выдатніцу.
Як заўсёды, у суботу
Дома шмат было работы.
А ў святочную нядзелю
Надта ўсе хвалілі Гэлю.

Віктар Швед



1. Раскажы, што Гэля рабіла кожнага дня.

У панядзелак я спяваў.
У аўторак – танцеваў.
У сераду ў басейн хадзіў.
У чацвер я верш вучыў.
У пятніцу ў футбол гуляў.
У суботу маляваў.
У нядзелю парк, буфет,
Клуб, кіно ды інтэрнэт.
Тата з мамаю сцварджаюць,
Што мяне так развіваюць.

Таццяна Шылько




2. Чым займаўся герой верша ў панядзелак, аўторак, сераду, чацвер, пятніцу, суботу? Запіши адказы ў сшытак.



3. Як ты праводзіш вольны час?

Сядаем за стол



Мы накрываем стол. Спачатку сцелем абрус, а потым ставім посуд. Ставім фаянсавыя талеркі і гліняныя міскі. Злева ад іх кладзем відэлец, а справа нож і лыжку. Яны з металу. Са шкла зробленыя шклянкі і збанкі. Каб было акуратна, спатрэбяцца нам таксама папяровыя сурвэткі. Памыўшы руکі, усе сядаем за стол.

- 1. Што сцелем на стол?
- 2. Што ставім на стол?
- 3. З чаго зробленыя талеркі, а з чаго міскі?
- 4. Што кладзем справа ад талеркі і міскі?
- 5. Што кладзем злева ад талеркі?
- 6. Што зроблена з металу?
- 7. Што зроблена са шкла?
- 8. З чаго зроблены сурвэткі?
- 9. Пасля чаго сядаем за стол?
- 10. Што кажам перад ядою?

?

Новы дом

Вырас дом на плошчы новы,
Не малы – шматпавярховы.
Вокны сонцам зіхацяць,
Адусюль ён нам відаць.
Добра жыць у доме тым
І дарослым і малым!
Ліфт цябе і ўніз і ўверх –
На любы вязе паверх;
А ў кватэрах – зазірні:
Электрычныя агні,
Радыё, водаправод –
І ніякіх вам турбот!
Маня, Коля, Ясь, Мацей –
Многа ў ім жыве дзяцей!
Мы таксама ў гэтым гдзе
Жыць у дом той пераходзім.

Іван Шуцько




- 1. Які дом пабудавалі на плошчы?
- 2. Чаму добра жыць у тым доме?
- 3. Дзе ты жывеш?
- 4. На якой вуліцы твой дом?
- 5. Колькі ў ім паверхаў?



- 6. Назаві імёны дзяцей, якія там жывуць.

Мой пакой





Вывучы слова песні.

Насупа

слова Леанід Пранчак

Прыпеў: **Насупіўся насупа** x 3
 Насуперак усім.
 Насупіўся насупа x 3
 Насуперак усім.

Насупіўся насупа
Насуперак усім.
Нібы заснуў над супам,
Нібы знямог зусім.
Насупа не ўсміхаецца,
На ўсіх як сыч глядзіць,
Шыпіць, бубніць, злуецца,
Яму не дагадзіць.

Прыпеў: **Насупіўся насупа...**

Маўчком глядзіць бабуля,
Хаця б не зачапіць,
Нясупа жа нябачна
Ужо над супам спіць.
Пакрыўдзілі насупу,
Не рада ўся радня,
Мо ён хацеў не супу,
Мо ён хацеў рамня.

Прыпеў: **Насупіўся насупа...**



Наваселле



Сяргейка пераязджае ў новую кватэру. Яна на сёмым паверсе. У кватэры тры пакоі.

У Сяргейкаў пакой купілі ложак, пісьмовы стол, кніжную шафу. Будзе месца для падручнікаў, кніг. Ёсць тут і шафа для адзення. Грузчыкі нясуць тэлевізар, дыван, канапу. Тата нясе крэсла, мама – посуд. У руках хлопчыка вазон з кветкамі.

паводле Паўла Шубы

- 1. На якім паверсе знаходзіцца новая кватэра?
- 2. Колькі ў ёй пакояў?
- 3. Што купілі у Сяргейкаў пакой?
- 4. Што нясуць у кватэру грузчыкі?
- 5. Што нясуць тата, мама, Сяргейка?
- 6. Што нясе мама?
- 7. Што нясе Сяргейка?



Эх ты, зімачка, зіма



Ляцяць сняжынкі

Глядзі, які дзянёк цудоўны:
ляцяць сняжынкі ў цішыні,
прыслушайся – ледзь-ледзь улоўны
ідзе шумочак з вышыні.

Ляцяць сняжыначкі павольна,
зачараваныя зямлёй,
ім гэтак лёгка і прывольна
над лесам, полем, над ракой.

Ляцяць сняжынкі з сівай хмары,
як матылёчкі на свято,
і ўсё пра іх, здаецца, марыць –
і лес, і поле, і сяло.

Васіль Жуковіч



1. Які настрой у вершы?
2. Як ляцяць сняжынкі?
3. Як разумееш слова «і ўсё пра іх, здаецца, марыць»?
4. Што табе нагадваюць сняжынкі?

Чараўніца Зіма. Прыметнік



З далёкай поўначы, з краю вечнага снегу і лёду, парай белых ка-
сматых мядзведзяў, спавітая ў белыя пуховыя тканіны, прыехала
да нас Чараўніца. Зачаравала воды нашай мілай Зямелькі, і зра-
біліся яны камнямі празрыстымі. Зачаравала лясы нашы, і за-
снулі яны сном глыбокім. Патрэсла шырокімі рукавамі сваёй
пуховай вопраткі, і пакрыліся палі нашы снежнай беллю. І лёг
наш край пад нагамі Чараўніцы – белы, ціхі, задумлівы. Рада яна
са свае моцы, усміхнулася смехам ясным, хоць халодным, і ад гэ-
тага ўсмеху заіскрылася ўсё кругом цэлым морам брыльянтаў
шматколерных. І стаіць сярод гэтага мора белі і бляску магутная,
грозная, хоць прыгожая, ды бязлітасная – госця наша штогодняя
з далёкай поўначы – Чараўніца Зіма.

Зоська Верас



1. Хто і адкуль да нас прыехаў?
2. Апішы яе выгляд.
3. Што зрабіла Чараўніца з вадой?
4. Што зрабіла Чараўніца з лясамі?
5. Што зрабіла Чараўніца з палямі?



1. Карыстаючыся тэкстам, падбяры адпаведныя слова:

мядзведзі (якія?) ,

тканіны (якія?) ,

камяні (якія?)

сон (які?)

рукавы (якія?)


вопратка (якая?)

край (які?) , ,

смех (які?) ,

брывльянты (якія?)

зіма (якая?) , , ,



**2. Чаму аўтарка называе нашу госьцю
«... магутная, грозная, хоць прыгожая, ды бязлітасная»?**



**Словы, якія адказваюць на пытанні які? якая? якое? якія?
і абазначаюць якасці і прыметы прадметаў і асоб,
называюцца прыметнікамі.**



**3. Падбяры
назвы колераў
да назваў
прадметаў:**

лісток – , ,

яблык – , ,

шапка – , ,

рукавічкі – , ,

стол – , ,



**4. Падбяры
прыметнікі
да назоўнікаў:**

снег –


сонца –

лес –

крэсла –

шалік –

Як я пазнаю свет?



1. Дапішы слова паводле ўзору:

чытаў – чытала

пісаў –

плаваў –

бачыў –

быў –

сеў –

мыў –

еў –

чуў –

Дзеяслоў Мой робат

Я стварыў робата.

Запраграмаваў яго такім чынам, каб дапамагаў мне рабіць усё па раскладзе.

Раніцай робат будзіць мяне.

Ён не дазваляе паваляцца ў ложку. Адразу ж кліча на зарадку, потым мыцца, старанна чысціць зубы, снедаць.

Робат ідзе са мной у школу. Ён сочыць за маёй вучобай і паводзінамі на ўроках. Настаўніца задаволеная мной.

Прыходзім са школы. Сядаем за ўрокі. А сонейка заглядае праз акно і кліча пагуляць. Мой робат гэтага не разумее. У яго ж праграма.

Вечарам пасля կалыханкі робат вядзе мяне спаць. У гэты час па тэлевізоры пачынаецца новы фільм. Але робат ад праграмы не адступае.

Назаўтра я прапанаваў свайго робата сябру. Няхай і ён пажыве па раскладзе.

Паводле Васіля Хомчанкі



1. Ці хочаш стаць уладальнікам такога робата? Чаму?
2. Як дапамагаў робат хлопчыку? З. Чаго пільнаваў робат?
4. Што хлопец зрабіў са сваім робатам?



Словы, якія абазначаюць дзеянні, называюцца дзеясловамі. Яны адказваюць на пытанні што рабіць? што рабіў? што зробіць? што будзе рабіць?



стаю



спываю



малую



плываю



ем



5. Знайдзі ў апавяданні дзеясловы. Запіши іх у сшытак.

Хто як зіму сустракае



Пад елачкай, пад зялёнай – хатка зайчыка. Змяніўся пад зіму зайчык з выгляду. Шэрая летняя поўсць выпала. Замест яе вырасла светлая, пухнатая. Цёпла ў ёй будзе зайчыку зімой, ды і ворагу цяжэй заўважыць яго на снезе.

Лісічка норку падрыхтавала. У норцы з мяккага лісця цёплую пасцель сабе зрабіла.

Жабы закапаліся ў глей і ляжаць нерухома.
Крот глыбока залез у зямлю і таксама заснуў.
Мядзведзі крывалапыя таксама спяць у сваіх бярлогах.

Толькі бяздомнаму ваўку не да спачынку.
Валочыцца ён цэлую ноч у пошуках ежы ды заводзіць на ўвесь лес свае воўчыя песні.

Валянтына Пашкевіч



1. Як звяры сустракаюць зіму? 2. Хто са звяроў заснуў?



3. Прочытай сказы пра падрыхтоўку зайца да зімы.



4. Запішы ў шытку дзеяць назоўнікаў, якія абазначаюць назвы людзей або звяроў.



У беларускай мове пра звяроў, як і пра людзей, пытаем хто?.

Цецерукі на бярозах



Па дарозе ўздоўж лесу едуць сані. Канём кіруе старэнкі дзядок. Побач з ім сядзіць хлопчык. Раптам ён, зацікаўлены, аж падаецца наперад, ажыўляеца:

- Дзядуля, што гэта за птушкі на бярозах сядзяць?
- Цецерукі, унучак.
- А чаму іх ніхто не паловіць, такіх прыгожых?
- Гэта, унучак, надзвычай асцярожныя птушкі, – тлумачыць дзед.
- Нашто ўжо ястрраб добры лятун, а і той не можа цецерукоў у палёце дагнаць.
- А што яны робяць на дрэвах?
- Кормяцца.
- Чым?
- Бярозавымі пупышкамі. Калі няма нічога лепшага, то і гэтamu рад будзеш.
- А дзе яны хаваюцца, як нач прыйдзе?
- У снезе, унучак.
- У снезе?! – здзіўляеца хлопчык, не разумеючы, як можна спаць у снезе.
- Надвячоркам апусцяцца чародкай дзе-небудзь на лясной палянцы, закапаюцца ў пульхны снег дый паснуць.
- І не холадна ім?

– Лепей, чым на голым суку, на марозе. Зацішней як-ніяк.
Хлопчык з цікаласцю ўглядаецца ў цецерукоў на белых бяро-
зах. Што за прыгожыя птушкі! Самі чорныя, бы той вугаль, бровы
чырвоныя. На крылах быццам люстэркі срэбныя блішчаць.
Вось яны пачулі гамонку і з шумам сарваліся з бяроз. Вялікія,
зграбныя, таропка ляцяць над белым полем. А хлопчык як
зачараўаны глядзіць ім услед.

Рыгор Ігнаценка

- 1. **Хто герой гэтага апавядання?**
- 2. **Дзе адбываюцца ўсе падзеі?**
- 3. **Якіх птушак убачылі дзед і ўнук у лесе?**
- 4. **Што дзед расказаў хлопцу пра цецерукоў?**
- 5. **Чым кормяцца птушкі зімою?**
- 6. **Дзе зімуюць цецеруки?**



- 7. **Знайдзі ў тэксле па шэсць назоўнікаў, дзеясловаў, прыметнікаў.
Прачытай іх.**



- 8. **На аснове тэкслу складзі сказы
пра выгляд цецерука.**



**Мова складаецца са сказаў.
Сказ выражает законченную думку.
Сказы складаюцца са слоў.
Слова ў сказе звязаныя сэнсам.**

- 9. **З наступных слоў складзі сказы і запіши іх.**

экскурсію, у, мы, на, паехалі, лес,
лесе, у, прыгожа, зімою,
выглядаюць, з снегам, дрэвы,
казкі, як, засыпаныя

Ляціце, птушкі, да нашай...

Адгадайце, што за хатку
Змайстравалі мы з Ігнаткам:
Дах, падлога, скарб усякі,
Толькі сцен няма ніякіх,
І, вядома, ад таго
І акна ні аднаго...
А стаіць яна ў садку,
На бярозавым суку:
Тут і хлеб, тут і зярнятка...
Ну дык што гэта за хатка?

Іван Шуцько



1. Закончы сказ:

Хатка, якую змайстравалі хлопцы,
– гэта



2. Прачытай
уважліва.



Дрэнна птушкам зі-
мою. Зямля пакрытая
снегам, нават на дрэвах снег.

На дварэ холадна. Трашчаць маразы.
Птушкі, якія зімуюць у нас, набліжаюцца да
чалавечага жылля. Тут яны хутчэй знайдуць сабе ежу.
Скачуць па снезе вераб'і, падбіраюць крошкі. Галкі і вароны
цэлымі чародамі кружацца каля двароў, шукаюць пажывы.
Нават асцярожныя сарокі наведваюць гарады і вёскі. Каля
людзей спадзяюцца яны чым-небудзь пажывіцца.
Сінічкі і снегіры ахвотна ляцяць да кармушак.



3. Якія птушкі зімуюць у нас?

4. Як можам дапамагаць птушкам зімою?

Мяцеліца



– Ну і мяцеліца круціць, свету белага не відаць! – усклікнуў бацька, абрасаючы снег з каўняра, шапкі, валёнак.

– Татка! А як мяцеліца круціць? – ускочыў з пасцелі Лёнька.

– Якая яна?

Бацька распрануўся. Падышоў да ложка:

– Хочаш ведаць, як круціць мяцеліца і як яна выглядае?

– Хачу, – адказвае Лёнька. – Раскажы.

– Добра, расскажу, – абяцае бацька, – толькі хутчэй лезь назад пад коўдру.

...Далёка-далёка на поўначы живе вецер. Вялікі працаўнік і весялун. Многа ў яго спраў. Трэба і хмары прагнаць, і мора ўсхваляваць, і птушанят пакалыхаць на галінцы.

Стоміцца вецер за дзень. І хочацца яму адпачыць, пацешыцца. Тады ідзе ён на стайню. Выводзіць і запрагае ў лёгкія санкі трыста белых летуноў-коней. І гайда! Па палях, па лугах, па вуліцах!

Дзівяцца людзі: «Вось мяцеліца разгулялася!»

І не бачаць, дзівакі, як ляцяць белыя коні, як сцелюцца доўгія гривы і хвасты, не чуюць, як звіняць падковы. Людзі шмат чаго не чуюць і не бачаць...

А вецер! Прыгажун вецер! Левай рукой кіруе, а правай шапку

прытрымлівае. Імкліва імчацца коні. Але ветру яшчэ хутчэй хо- чацца. Як свісне ды гікне вецер:

– Гэй вы! Грывастыя!

І коні віхрам імчаць далей і далей.

Падляцелі да дрымучага лесу. Не спыніліся, паймchalі па заснежаных вяршынях елак і соснаў. Стогне ўстрывожаны бор. Векавы дуб прачнуўся, незадаволена бурчыць:

– Вось каб злавіць...

Але паспрабуй злавіць вецер, злавіць мяцеліцу. Іх і след прастыў... Памчаліся далей, далей...

– Далей... далей... – шэпча Лёнька і засынае. І ўсміхаецца скроў сон. Пальчикамі перабірае. Напэўна, вецер лейцы яму перадаў. І Лёнька сам кіруе мяцеліцай.

Мікола Янчанка



1. Адкажы, ці спадабалася табе гэтае апавяданне?
2. Як завуць героя апавядання?
3. Як аўтар апісвае мяцеліцу?



4. Знайдзі ў тэксле апісанне ветру. Прачытай уолос.



5. Запіши адказы на пытанні:

Дзе жыве вецер?
Які ён?
Чым ён займаецца?



**Сказы, у якіх пра нешта рассказываем, паведамляем
– гэта сказы апавядальныя.**

Сказы, у якіх пра нешта пытаем – гэта сказы пытальныя.

**Сказы, якія пабуджаюць да дзеяння (просьба
загад, пажаданне) і перадаюць розныя пачуцці (радасць,
здзіўленне, захапленне) – гэта сказы клічныя.**



6. Знайдзі ў апавяданні прыклады такіх сказаў.
Прачытай іх з адпаведнай інтанацыяй.



7. Паспрабуй намаліваць апісаную мяцеліцу.



Вывучы слова песні.

Спадарыня зіма

слова Міхась Пазнякоў

**Загулі бялюткія завеі.
Добры дзень, Спадарыня Зіма!
Хоць і холадам усюды вее –
Сумаваць прычыны нам няма.**

Прыпеў: **Хай марозны вецер дзъме –
Вельмі рады мы зіме:
Дораць зімнія дзянькі
Санкі, лыжы і канькі.**

**Кліча нас лядовая пляцоўка,
Вабіць нас чысцюткі, свежы снег.
Як мае сябры танцуюць лоўка!
І які ва ўсіх шчаслівы смех!**

Прыпеў: **Хай марозны вецер дзъме...**

**I на горцы весела і шумна,
Мчацца санкі ўніз, як паравоз.
Ні хвілінкі нават тут не сумна,
І не адчуваецца мароз.**

Прыпеў: **Хай марозны вецер дзъме –**

**Мы зімой пра птушак не забудзем –
Нашых добрых, радасных сяброў.
Ім кармушкі майстраваць мы будзем,
Каб яны спявалі песні зноў.**

Прыпеў: **Хай марозны вецер дзъме...**



Зімовыя святы

Год ахвочы да прыгод

Год

Ахвочы да прыгод,

Круціць, кружыць карагод.

Пачынае пералік:

Студзень,

Люты,

Сакавік.

Студзень студзіць

Рунь густую.

Люты злосны,

Ён лютуе.

Сок пускае сакавік –

Да салодкага прывык.

Следам з краскай

Красавік,

І лясун і палявік.

Травень-май

Траву лагодзіць.

Чэрвень

З чырванню прыходзіць.

Ліпень

Ліпам цвет прыносіць.

Жнівень жне,

Атаву косіць.

Раіць

Верасень вясёлы:

Хай лятуць на ўзлесак

Пчолы.


Там не зябнуць

Ад расы,

Зацвітаюць верасы.

І кастрычнік не гуляе –

Клопату з ільном хапае.



Разлятаюцца кастрынкі,
 Як халодныя іскрынкі.
 Лістапад
 Надвор'ем мглістым
 Высцілае сцежкі
 Лістам.
 Снежань-лежань
 Снег трасе.
 Вось вам месяцы
 І ўсе.
 І нова
 Кожны год
 Пачынае карагод.

Рыгор Барадулін



- 1. **Расскажи, чым займаецца кожны з месяцаў.**
- 2. **Растлумач, адкуль паходзяць назвы месяцаў.**



3. **Новы год прыносіць нам новыя планы, мары, рашэнні.**
Гэта час на тое, каб падумаць, што можам памяняць у сваім жыцці на лепшае. Падумай і адкажы, якія твае навагоднія рашэнні.



4. **Павіншуй з Новым годом сваіх блізкіх. Можаш карыстацца прапанаванымі ніжэй словамі і словазлучэннямі.**

♥ **шчасця**

♥ поспехаў у навуцы (працы)

♥ здароўя

♥ верных (надзейных) сяброў

♥ радасці

♥ сонечных
дзён



Дванаццаць птушак



Ляціць дванаццаць птушак. Лятуць першыя тры: на дварэ завеі, маразы, вятры. Паляцелі тры наступныя: снег знікае, усё ажывае. Узнялася трэцяя тройка: зрабілася горача, спякотна. А як пачалі ляцець чацвёртыя тры – паплылі хмары, пайшлі дажджы, узніяліся вятры.

А птушкі тыя не простиа: у кожнай па чатыры крылы, а ў кожным крыле па сем пёраў.

Кожнае пяро сваё імя мае і напалавіну белым, напалавіну чорным бывае.

Махне птушка крылом – зробіцца светла-светла, махне другім – цёмна-цёмна.

Валянтына Пашкевіч



1. Назаві па чарзе ўсе птушкі.



2. Чаму яны ляцелі па тры?
3. Чаму ў кожнай па чатыры крылы?
4. Якія пёры ў кожным крыле? Назаві іх.



5. Дапішы сказы:

Зімовыя месяцы – гэта: , ,

Вясновыя месяцы – гэта: , ,

Летнія месяцы – гэта: , ,

Восеньскія месяцы – гэта: , ,

Каляды



Каляды – свята нараджэння Ісуса Хрыста, які з'явіўся на свет, каб збавіць людзей ад грахоў, навучыць іх дабру, згодзе і міла-сэрнасці. Гэта вельмі старадаўніе і надзвычай цікавае народнае свята.

Кажуць, што слова «каляды» запазычанае, бо нагадвае лацінскае «календы» – так старажытныя рымляне называлі першы дзень кожнага месяца. Разам з тым ёсьць меркаванне, што слова «каляды» ўтварылася ад слова «кола». Год сапраўды падобны да дзівоснага кола: на змену зіме прыходзіць вясна, за вясною прамільгае лета, потым наступае восень, а за восенню – зноў зіма.

Увечары перад Калядамі сям'я збіралася на першую куццю. Куццёй называлі кашу, звараную з ячных круп. Часам яе падсадлоджвалі мёдам. На першую куццю дазвалялася есці ўсё, акрамя каўбас і мяса. У заможных сем'ях гатавалася ажно дванаццаць страў, і ўсе трэба было абавязкова пакаштаваць. Каб шчасціла ў хаце, гаспадыня пасыпала стол жытам і, памятаючы, што Ісус Хрыстос нарадзіўся ў яслях, церусіла па жыце сена, засцілала зверху бялюткі абрус. Гаспадар сядаваў на покуць, па абедзве руки ад яго – жонка і дзеці. Пасля малітвы ён зачэрпваў першую лыжку куцці. Куццю і астатнія стравы не з'ядалі да канца, а пакідалі пакаштаваць нябожчыкам-дзядам, душы якіх прыходзілі ў хату на святую вячэру.

Уладзімір Ягоўдзік



Вывучы слова песні.

Звязда з усходу

**Звязда нам з усходу прыгожа ззяе,
Бога нарадзіла Марыя святая.**

**У пялёнкі спавівае і у яслі укладае
Дзіцятка сваё. x 2**


**І мы немаўляці паклон аддайма
І цару пакорна песні спявайма.**

**Зразумейцеся ўсе людзі, пакарыцеся пагане,
З намі сёння Бог! x 2**



Васілёва маті пошла гоготаті

Васілёва маті
Пошла гоготаті,
Старых ліет спомінаті.
Роді Божэ жыто
На новое ліето!
Корч корчысты,
Стэб стэбэлісты,
Колос з колосочкa,
Будэ жыта бочка.
Стэлісь стэбэліця!
Будэ мыска пшэніці,
В діежці зыхуодно,
В клуні молуотно,
А в хаті рожа,
Господыня гожа.
Гу-гу-гу!
Дайтэ кішку як дугу!



Гэта навагоднія віншаванні
з вёскі Арэшкава.



1. Калі праваслаўныя святкуюць Новы год? Ці ведаеш чаму?



2. Спытай у сваіх
бабулі і дзядулі:

Якія стравы елі людзі
у навагоднюю ноч?
Як маладыя людзі паводзілі сябе
үвечары напярэдадні Новага года?
Чым яны займаліся?
Што абазначае слова «гоготаці»?



3. Запіши некалькі сказаў на гэтую тэму.

Бабулі

– Бабкі лепшае няма,
Як мая, у цэлым свеце.
Не крычыць яна дарма,
Ласкаю прывециць.
Звяжа цёплыя пальчаткі
Мне на Новы год,
А калі спячэ аладкі –
Скачуць проста ў рот!

– А мая бабуля казкі
Любіць
Баіць-гаварыць,
Цэлы вечар будзеш слухаць,
сон не здолее змарыць:
То ў дрымучы бор
Заглянеш,
Дзе жыве
Стары мядзведзь,
То ваўчыху напаткаеш –
Уцячэш ледзь-ледзь...
Безліч казак бабка знае,
Іх заўжды ахвотна бае.

І таму
Шануюць дзецы
Сваіх бабак нездарма,
Бо для іх
Нікога ў свеце
Ласкавейшага няма.



1. Чаму любіш сваю бабулю?
2. Раскажы пра яе.

Авяр'ян Дзеружынскі



3. Закончы сказ:

Мая бабуля



Вывучы слова песні.

Бабулька

слова Віктар Швед

**У маёй бабуленькі песень шмат цікавых,
У маёй бабуленькі многа розных слоў.
Сябраваць з бабуляю – гэта важна справа,
Слухаць казкі перад сном.**


Прыпеў: **Слаўная, мілая бабулька мая,
З вялікай сілаю люблю Цябе я,
Надта справядлівая
і добразычлівая,
Ты спячы для Адачкі смачныя
аладачкі.**

**Памагу бабулі я, замяшу Ёй цеста,
Навяду парадачак за Яе любоў.
Тут усё з бабуляю зробім мы сумесна
І мяне пахваліць зноў.**

Прыпеў: **Слаўная, мілая бабулька мая...**



Гузік



Прыйшла Надзя са школы і сказала:

- Бабуля, у мяне гузік адарваўся. Прышый.
- Нясі, унучачка, іголку з ніткамі.
Прынесла Надзя іголку і ніткі, падала бабулі.
- Вочы мае дрэнна бачаць, – сказала бабуля. – Зацягні нітку ў іголку.

Надзя зацягнула.

– А цяпер вазьмі гузік, прыкладзі яго да паліто, вось сюды. Укалі іголку ў дзірачку. Так, правільна. Цяпер у другую.

Надзя рабіла так, як гаварыла бабуля, і не заўважыла, як прышыла гузік. Потым ужо сама аглядзела ўсе гузікі на сваім паліто і сукенках, дзе слаба трymаліся, падмацавала.

– Можа, і табе, бабуля, трэба дзе гузік прышыць?

Знайшоўся такі гузік на ватоўцы – матляўся на адной нітцы.

Надзя адарвала яго зусім і прышыла нанава.

– Дзякую табе, бабуля, – з усмешкай сказала Надзя.

– За што дзякую? Ты ж сама ўсё зрабіла.

– А за навуку.

Васіль Хомчанка

- ?
1. За што ўнучка дзякавала сваёй бабулі?
 2. Як бабуля навучыла Надзю прышываць гузікі?
 3. Як ты праводзіш час са сваёй бабуляй?
 4. Што вы супольна робіце?
 5. Адкажы, ці ты ўмееш прышыць гузік?

Зімовыя гульні

На санках

Які сягоння
коўзкі снег!
Як лёгка
з ветрам дужацца!
Нішто не спыніць
санак бег,
хочь і галовы кружацца...

Няхай сняжынкі ў вочы б'юць
і маразы
сярдуюцца! –
А санкі полазам пяюць,
і холаду –
не чуецца...

Імчым з гары,
ляцім з гары.
З дарогі, гурбы снежныя!
Уся зямля
для дзетвары –
У гэты дзень – бязмежная!..

Кастусь Кірэнка



1. Які настрой у гэтым вершы?
2. Як дзеці з'яджаюць з гары?
3. Як яшчэ можна бавіць час зімою?



4. Запіши некалькі сказаў пра свае зімовыя гульні.

Слова для выкарыстання: катацца, коўзанка, канькі, санкі, лыжы, з горкі, снегавік, снежныя шары, ляпіць, гуляць у снежкі, будаваць, коўзацца.

Лепім снегавіка

Галка

У агародчыку зляпіў я Дзеда Мароза са снегу. Дзе вочы – чорныя вугольчики ўторкнуў. А нос зрабіў з вялікай жоўтай морквы.

У руکі Дзеду Марозу дай скрыначку і насыпаў туды зярнят.

– Частуй птушак, – сказаў я яму, а сам зайшоў у хату і стаў каля акна.

Прыляцела першая сінічка. Піснула, села на край скрыначки, дзеўбанула раз, другі. Потым снягір апусціўся побач. А нахабны верабей залез у кармушку з нагамі.

Чорная галка з бярозы таксама заўважыла кармушку. Пераляцела на самую ніжнюю галінку, але спусціцца на кармушку не адважылася.

Пакуль так галка сядзела ды аглядалася, птушкі ўсё падзяўблі і разляцеліся.

Галка скокнула ў кармушку, а ў кармушцы – пуста.

Яна са злосці схапіла дзюбай моркву і паляцела з ёю.

І Дзед Мароз застаўся без носа.

Васіль Хомчанка



1. Як выглядаў снегавы Дзед Мароз?
2. Якія птушкі прыляцелі да кармушки?
3. Што зрабіла галка?



4. Апіши вусна снегавіка. Не забудзь пра наступнае:

- хто і дзе яго зляпіў,
- з чаго ён зроблены,
- яго будова (галава, вочы, нос, вусны, руکі, тулава),
- якой ён велічыні,
- што ў яго на галаве,
- што мае ў руках,
- што думаеш пра яго.

Род і лік назоўніка



1. Прачытай пачатак верша Артура Вольскага.

Той,
хто быць пісьменным хоча,
знаць павінен з першых год
род мужчынскі,
род жаночы
і яшчэ – ніякі род.



2. Якія роды называе паэт у сваім вершы?



Назоўнікі, якія можна замяніць словамі ён, мой, адносяцца да мужчынскага роду: пэнал, вечар, конь, сабака, сталяр, бацька.

Назоўнікі, якія можна замяніць словамі яна, мая, адносяцца да жаночага роду: мама, школа, зямля, зіма, мяцеліца, мышка.

Назоўнікі, якія можна замяніць словамі яно, маё, адносяцца да ніякага роду: возера, каяня, поле, сонца, гняздо, пяро.



3. Вызначы род назоўнікаў.



4. Прачытай дыялог.

герой, каляндар, настаўніца,
суп, свято, песня, помнік,
дрэва, рака, дзяўчынка, тыгр,
папера, снегавік, нач, шчасце.

– Смех – гэта дзеяслоў, таму што гэта назва дзеяння, – сказаў Алесь.
– Ды не, – запярэчыла Зося. – Смех – гэта назва прадмета. Значыць слова «смех» – назоўнік.
– Ці ж смех – гэта прадмет? – не стрымаўся Валодзя. – Паспрабуй, Зося, дакрануцца да яго рукамі.
– Ды не спрачайцеся вы! Смех – гэта дзеяслоў, калі я смяюся. А калі я чую чый-небудзь смех – гэта прадмет, – разважаў Пятрок.





5. Да якой часціны мовы адносяцца слова смех?
6. Да якой часціны мовы адносяцца слова смяяцца?
7. Да якой часціны мовы адносяцца слова смешны?



8. Складзі і запіши сказы са словамі смех, смяяцца, смешны.



5. Разгледзь малюнкі і запіши ўсе іх назвы.



Назоўнікі змяняюцца па ліках. У форме адзіночнага ліку (кніга, поле, стол) яны ўжываюцца, калі гаворыцца пра адзін прадмет, у множным ліку (кнігі, палі, сталь) – калі гаворыцца пра некалькі прадметаў.



6. Прачытай назоўнікі. Змяні іх так, каб яны азначалі многа прадметаў.

аловак, яблык, зубр, дзень, вока, нос, нага, дарога,
дрэва, горад, лес

Люты



Ідзе па зямлі Люты і пытае ў кожнага, ці адзеты, ці абуты. Зайшоў у сяло, пастукаўся да дзеда з бабай.

– Іду лютаваць! Сумёты намятацы! Дарогі засыпаць, усіх у хату загнаць. Люты я! Пытаю, ці ўсе адзеты, ці ўсе абуты?

– Усе, усе! – адказвае дзед. – У мяне кажух ёсць і валёнкі.

У маёй бабы таксама кажух, і валёнкі, і цёплая хустка. І авечкі, і каровы ў цёплых хлявах. Хата прызбаю абнесена, дроў назапашана... Ідзі лютуй!

Супакоіўся Люты і пайшоў у лес да лясных птушак ды звяроў.

– О-го-го-го! – крычыць на ўвесь лес, аж рэха стогне. – Я Лю-у-у-уты! Іду лютаваць! Сумёты намятаць! Дарогі засыпаць!

– А ў мяне цёплае дупло! Я накрыюся хвастом і буду спаць!

Лютуй! – адказала вавёрачка.

– А я ў берлагу лапу смакчу... – сапе праз сон мядзведзь. – Лютуй сабе!

– А я ў нару схаваюся! – матнуў рудым хвастом ліс.

– Я ямачку ў снезе зраблю! – сказаў заяц. – Я цяпер беленькі, і ніхто мяне не прыкмеціць.

– А мне не страшны ні мароз, ні завея, я ў цёплай камізэльцы! – ціўкнуў снягір.

– Я падамся да ч-ч-чалавечага прытулку-у! – застракатала сарока.

І ўсе звяры і птушкі пахаваліся. Хто ў нару, хто ў дупло, хто пад снег.

І што тут пачалося! Люты як дзъмухне – сумёты як горы выраслі. У маленькіх ялінак і сасонак толькі чубы з-пад снегу тырчаць.

На рэчцы страляе лёд. А Люты лютуе. То марозам сцісне, то завеяй у вочы сыпне. Доўга лютаваў. Нарэшце стаміўся, лёг пад сасною адпачываць і заснуў. Спіць сабе Люты і не чуе бяды.

А сонейка выглянула з-за хмары, нагрэла на сасне снег... і пачало з ледзяшоў капаць: кап! кап!

Выглянула з дупла вавёрка і зацокала на ўвесь лес:

– Спіць Люты! Спіць, не чуе, што Вясна яму рыхтуе!

Вылецеў з дупла дзяцел і як застукае дзюбай, тэлеграму адбівае:

– Спіць Люты! Спіць пад сасною, а Са-ка-вік ужо за спіною!

А з ледзяшоў: кап! кап! кап!

Раптам – кап! – проста Лютаму на нос. Падхапіўся Люты, дзъмухнуў раз, другі завеяй, але сілы ўжо няма.

Чуе, Сакавік ужо недалёка.

Клаудзія Каліна



1. Якія сказы апісваюць вобраз Лютага?
2. Якім чынам людзі і звяры рыхтаваліся да сустрэчы з Лутым?
3. Хто наблізіў прыход Сакавіка?
4. Чаму другі месяц года называюць лютым?



5. Знайдзі ў тэксле «Люты» дзесяць дзеясловіў. Прачытай іх.




6. Выпіши з тэкслу «Люты» па тры дзеясловы кожнага часу.



Дзеясловы мяняюцца па часах.
Дзеясловы цяперашняга часу адказваюць на пытанні **што рабіць? што робяць?:**
спіць, грэе, лютуе, мерзнуть.

Дзеясловы прошлага часу адказваюць на пытанні **што рабіў? што зрабіў? што рабілі? што зрабілі?:** спаў, грэла, лютавала, змерзлі.
Дзеясловы будучага часу адказваюць на пытанні **што зробіць? што будзе рабіць? што зробяць? што будуць рабіць?:** засне, будзе грэць, будуць лютаваць, змерзнуть.

Хто самы дужы



Заспрачаліся аднаго разу Мароз, Сонца і Вецер, хто з іх самы дужы. Пайшлі яны ў поле, дзе селянін жыта сеяў.

– Скажы, чалавеча, хто з нас самы дужы? – пытаюць.

Падумаў селянін і кажа:

– Па-мойму, Вецер з вас самы дужы.

– Чаму? – злосна затрашчаў Мароз. – Хіба ты можаш жыта пасеяць, калі я зямлю замарожу?

– Нічога ты адзін без Ветру не зробіш, – адказвае чалавек. – Ты толькі тады моцны, калі табе Вецер памагае.

– Не, усё ж самае дужае з іх я! – засмяялася Сонца. – Толькі я магу Мароз прагнаць і зямлю ўгрэць, каб ты, чалавек, жыта сваё пасеяў.

– Эге, – зноў не згаджаецца селянін. – Ты, Сонейка, толькі тады свециш, калі Вецер хмары разгоніць.

Пачуў усё гэта Вецер і заганарыўся дужа. Пачаў свістаць ды выхваляцца сваёю сілаю перад сябрамі.

Пайшлі яны гэтак далей. Ажно бачаць, едзе ў возе якісь чалавек.

– Давайце, – кажа Сонца, – праверым нашу сілу на гэтым чалавеку. Хто з нас здзярэ з яго плячэй сярмягу, той і будзе самы дужы.

Тут Вецер і пачаў дзьмуць на чалавека. То з аднаго боку закруціць, то з другога наляціць, свішча, вые, галосіць, сярмягу шкуматае. А чалавек каўнер наставіў, папружку мацней падціснуў дый паганяе сабе каня пужкаю.

Змогся Вецер, з сілы выбіўся, а чалавека так і не распрануў.

– Я, – прызнаўся Мароз, – таксама не здыму з чалавека вopраткі. А Сонейка ўсміхнулася, вызірнула з-за хмары і давай грэць чалавека на возе.

– Ого, як цёпла стала, – здзівіўся фурман, выціраючи пот з ілба.

– Трэба, мусіць, распранацца.

Супыніў ён свайго каня, расперазаў папружку дый зняў з сябе сярмягу.

– А што, бачыце?? – засмаялася Сонца. – Ласка за любую сілу дужэйшая.

Апрацоўка Хрысціны Лялько

- 1. Пра што заспрачаліся героі казкі?
- 2. Што адказаў ім селянін?
- 3. Як правяралі сваю сілу героі казкі? Прачытай сказы пра гэта.
- 4. Хто перамог у спрэчцы? Чаму?
- 5. Якая галоўная думка гэтай казкі?

- 6. Прачытай. Дапішы да назоўнікаў дзеясловы – назвы адпаведных дзеянняў.

Вецер (што робіць?)

Мароз (што рабіў)

Сонца (што зрабіла?)

Мароз, Сонца і Вецер (што рабілі?)

Селянін (што зрабіў?)

Чалавек (што робіць?)

Фурман (што зрабіў?)

Вецер (што зробіць?)

Нашае мінулае



Гісторыя

Тое, што было ўчора, – гэта ўжо гісторыя. Пражыты дзень запісваецца ў нашу біяграфію, у летапіс вашай сям'і, вёскі, горада, усяго свету.

Вучоныя даказалі, што дзясяткі тысяч гадоў назад на тэрыторыі сучаснай нашай краіны жылі людзі. Адрэзак часу ад іх да нас – гэта наша гісторыя. Уяўляеце, колькі ўсяго цікавага адбылося за гэтыя стагоддзі. Людзі развіваліся, вучыліся здабываць і вырошчаць ежу, будаваць жыллё, вырабляць адзенне, посуд, мэблю, зброю. Яны адшліфоўвалі мову, гаворку, склалі азбуку і пачалі бытапісанне.

Гістарычныя веды патрэбны ўсім нам, бо як жа пачнём далей будаваць наш агульны дом, калі не будзем ведаць, на якім падмурку ён стаіць. Як жа знайдзем дарогу ўперад, калі не будзем ведаць, якімі шляхамі ішлі людзі раней за нас. У якім кірунку будзем развіваць свае здольнасці і таленты, калі не даведаемся, што зроблена да нас ва ўсе пражытыя вякі.

Гісторыя нашага народу складваецца з гісторыі нашай мовы, з біяграфій слынных людзей, з памятных падзеяў, з гісторыі гарадоў, мястэчак, вёсак, з культуры і мудрасці тых пакаленняў, якія жылі да нас.

Уладзімір Ліпскі



1. Што такое гісторыя?
2. Чаму неабходна ведаць сваю гісторыю?
3. Як разумееш словазлучэнні: «вось дык гісторыя», «пра гэта гісторыя маўчыць», «трапіць у гісторыю», «гістарычная праўда»?

Адкуль Тыневічы



А было так. З нарваўскага праваслаўнага манастыра шляхам на Бельск і Драгічын выбралася троє манахаў. Спрыніліся на ўзгорку сярод лесу, расклалі агонь. Потым ужо пастаянна спрыняліся на тым самым месцы. Пасля нейкага часу гэтыя манахі пабудавалі тут сабе тын – загарадзь з тоўстых бярвёнаў, каб абараняла іх ад драпежных звяроў. Памалу тын разрастаяўся, побач з ім пасяліліся мужыкі, людзі пачалі карчаваць лес і займацца земляробствам. У Нарве жыхароў недалёкага тына пачалі называць тыневічамі. Так ужо і засталося да сённяшняга дня. Ад назвы жыхароў пачала называцца цэлая вёска.

Цяпер ёсьць дзве вёскі Тыневічы: Вялікія і Малыя.

З кнігі «Белая Русь. Гісторыя Беларусі ў легендах і паданнях»

- 1. Ад чаго паходзіць назва вёскі Тыневічы?
- 2. У якой гміне знаходзяцца Тыневічы?
- 3. У якім павеце знаходзяцца Тыневічы?
- 4. Як ты думаеш, адкуль назва мясцовасці, у якой ты жывеш?




- 5. Знайдзі на карце Падляшскага ваяводства мясцовасці з легенды.



- 6. Падрыхтуй рассказ пра ўзнікненне назвы якой-небудзъ мясцовасці з Падляшша.



Горка ля Новага Беразова



Недалёка ад вёскі Новае Беразова знаходзіцца невялічкая горка, на якой зараз расце малады густы лес. Навокал гэтай горкі ляжаць пясчаныя палі гаспадароў. Дзялянкі некоторых гаспадароў праходзяць праз гэту горку, і гаспадары незадаволеныя, што не могуць пасеяць там ні грэчкі, ні жыта.

Раней, як гавораць, за памяці іх дзядоў, горкі не было. На гэтым месцы стаяла вельмі прыгожая і багатая царква. Прыходзілі сюды людзі з суседніх, а нават з далёкіх вёсак. Яна не была звычайнай. У гэтай царкве часам бывалі цуды, і таму, калі прыйдзе вялікае свята, то збярэцца столькі народу, што поўная царква, а нават вакол царквы. А святары выходзяць благаславіць народ.

Аднойчы было так. Адзін чалавек вельмі доўга хварэў і быў ужо пры смерці. Людзі яго прывезлі да царквы, дзе святары яго аздаравілі.

Так ішла слава пра цуд-царкву. Людзі прыносялі сюды багатыя дары і складалі іх на царкву. Не падабалася гэта пэўным злодзеям, якія рашылі добрацца да царквы і забраць усё багацце.

Аднойчы на вялікім свяце, калі людзі прынеслі да царквы многа дароў, злодзеі рашилі абакрасці царкву менавіта ў туу ноч. Было іх трое. Яны былі вядомыя на ўсю аколіцу. Ноччу ўзялі жалезны лом, каб аглушыць стоража, і пайшлі. Ціхен'ка падкраліся да царквы, аглушылі стоража, узялі ключы і ўвайшлі ў сярэдзіну. Пачалі браць святыя чашы з золата ды іншыя вельмі каштоўныя рэчы.

Пачалі выходзіць з царквы, і ў той момант царква правалілася і яны разам з ёю. Потым на месцы царквы паўстала горка.

Людзі казалі: калі пойдзеш туды ноччу, то чуваць, як злодзеі енчаць. Але я таго не чую, хоць хадзіў некалькі разоў паслухаць.

З кнігі «Белая Русь. Гісторыя Беларусі ў легендах і паданнях»

- 1. Што было на месцы цяперашняй горкі каля Новага Беразова?
- 2. Чым славілася царква?
- 3. Што здарылася пасля вялікага свята?
- 4. Якая кара напаткала злачынцаў?

- 5. Знайдзі на карце вёску Новае Беразова.
- 6. У якой гміне знаходзіцца гэтая вёска?
- 7. Які гэта павет?

8. Дапоўні сказы:

Мы живём у ваяводстве.
Яно ляжыць на Польшчы. Сталіца
нашага ваяводства – гэта горад У ім амаль
жыхароў. У нашым ваяводстве паветаў.
Я живу ў мясцовасці Яна знаходзіцца ў гміне
У нас



**Усе літары, размешчаныя ў строгім парадку,
складаюць алфавіт. У сучасным беларускім алфавіце
32 літары: А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ё ё, Ж ж, З з, І і, Й, К
к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, ў, Ф ф, Х х, Ц ц,
Ч ч, Ш ш, ы, ь, Э э, Ю ю, Я я.**

9. Запіши назвы мясцовасцей
у алфавітным парадку:

Нарва, Маліннікі, Клюковічы, Чаромха, Лапы, Арэшкова, Ягуштова, Шпакі,
Гарадок, Гайнавічы, Чыжы, Белавежа, Тэрэміскі, Рыбалы, Мельнік, Драгічын,
Сухаволя, Бабікі, Семяноўка, Мора, Крынкі, Кленікі

Зубава, Курашава, Дубічы
-Царкоўныя, Бельск
-Падляшскі, Шудзялава,

Апостраф



1. Прачытай. Параўнай вымаўленне слоў у кожнай пары.

семя – сям'я	зоры – сузор'е
пяро – пер'е	верабей – верабі
піць – п'юць	есці – з'есці
біць – б'юць	ехаць – пад'ехаць



2. Адкажы на пытанні да малюнкаў.



Што робіць
хлопчык?



Што чытае
дзядуля?



Куды схаваліся дзеці?



Для абавязачння раздзельнага вымаўлення на пісьме галосных літар е, ё, і, ю, я пасля зычных ужываецца **апостраф**.



3. Спішы, дапаўняючы сказы словамі з правага слупка.

Лёгкае , а на страху не закінеш.

аб'езд

У сойкі прыгожае

сямі

Мой тата працуе з гадзін раніцы.

пер'е

Паедзеш у – спознішся.

пяро

У нашай ўсе вучацца.

камп'ютар

Хоць лякарства і горкае, але яго

сям'і

Ён вельмі любіць свой

п'юць



Вывучы слова песні.

Алфавіт

песня з дыску «Азбука для маленькіх»

А, бэ, вэ, гэ, дэ, е, жэ

Слухай жа як конь іржэ,

зэ, і, ка, эл, эм, эн, о


Дружна скачуць праз вакно.

Пэ, эр, эс, тэ, у, фэ, ха

Асядлалі парсюка.

Цэ, чэ, ша, ы, э, ю, я.

Пчолак дружная сям'я.



Полацк



Уявіце, што на чароўнай машыне часу мы з вамі перанесліся на тысячу гадоў назад.

На месцы сённяшняга Полацка са шматпавярховымі будынкамі, шырокімі вуліцамі і плошчамі мы ўбачым на беразе Палаты зусім маленькі горад. Ён абнесены драўлянымі сценамі, абкружаны земляным валам і глыбокім ровам.

Але Полацк нам толькі здаецца маленькім. Тады ў ім жыло ажно пяць тысяч жыхароў, і ён лічыўся адным з найбуйнейшых гарадоў на славянскіх землях.

Простыя людзі сяліліся вакол гарадскіх умацаванняў, а за моцнымі сценамі жыў князь са сваімі воінамі – дружынікамі.

Полацкія дружыны хадзілі ў ваенныя паходы вельмі далёка, ажно на Царгород. Так у той час называўся горад Констанцінопаль, які цяпер знаходзіцца ў Турцыі.

З летапісаў вядома, што пераможаны Царгород плаціў палачанам даніну.

Сілу Полацка так паважалі, што аднаму замежнаму падарожніку нават здалося, што сцены вакол горада не драўляныя, а каменныя.

Уладзімір Арлоў



1. Як выглядаў тысячу гадоў назад Полацк?
2. Хто жыў за сценамі горада?
3. Куды хадзілі полацкія дружыны?
4. Што здалося аднаму замежнаму падарожніку?

Наша першая дзяржава



Найстарытнейшы беларускі горад хацеў жыць вольна і незалежна. Ён стаяў на рацэ Дзвіне, па якой на караблях плылі з Чорнага мора ў Балтыйскае купцы. Яны вялі ў горадзе гандаль рознымі таварамі. Гэта дапамагала Палацку хутка багацець і рабіцца яшчэ мацнейшым. Нездарма яны казалі, што дно ў Дзвіны залатое, а берагі срэбныя.

За тысячу гадоў да нас у Палацку кіраваў князь Рагвалод. Ягонае імя некаторыя вучоныя тлумачаць як валадар рога. Відаць, бацькі назвалі яго так, марачы, каб сын быў храбрым воінам і спрытным паляўнічым. У тыя часы сігналы на паляванне падавалі з рога.

Уладу князя Рагвалода прызналі навакольныя землі крывічоў. Гэта значыць, што тады ўжо ўтварылася першая беларуская дзяржава – Палацкае княства.

З падуладных Палацку земляў у сталіцу ішла даніна – мяса і збожжа, мёд і воск, шкуры звяроў. Калі пагражалі напасці ворагі, сюды адусюль збіраліся воіны.

Уладзімір Арлоў



1. Дапоўні сказы:

Палацк хацеў жыць і

Ён стаяў на рацэ

У Палацку ўладарыў князь

З падуладных Палацкаму княству земляў ішла даніна –

і, і,



Вывучы слова песні.

Магутны Божа

слова Наталля Арсеннева

**Магутны Божа! Уладар сусветаў,
Вялікіх сонцаў і сэрц малых,
Над Беларусяй, ціхай і ветлай,
Рассып праменні свае хвалы.**

**Дай спор у працы, штодзённай, шэрай.
На лусту хлеба, на родны край.
Павагу, сілу і веліч веры
У нашу праўду, у прышласць дай.**

**Дай урадлівасць жытнёвым нівам,
Учынкам нашым пашлі ўмалот.
Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай
Краіну нашу і наш народ.**



Род назоўніка і прыметніка



1. Прачытай.

земляны вал	глыбокі роў
беларуская дзяржава	широкая вуліца
сіняе неба	высокae дрэва



2. Складзі словазлучэнні, падбіраючы адпаведны прыметнік.

..... горад
..... сцяна
..... дно

..... паляўнічы
..... рака
..... свята

..... воін
..... сям'я
..... поле



Прыметнікі ў адзіночным ліку змяняюцца па родах.

**Прыметнік мае той самы род, што і назоўнік,
з якім прыметнік звязаны па сэнсе.**



3. З якога матэрыялу зробленыя гэтыя прадметы?
Запішы назвы прадметаў і ўпрымет.

..... СТОЛ, ЦВІК,
..... ДОМ, ЗБАН,
..... КУБАК, КУРТКА,
..... СУКЕНКА, ШАПКА,
..... ЧАРАВІК, ПАЛІТО,
..... ФУТРА

Выкарыстай слова: цагляны, драўляны, жалезны, гліняны, скураная, ваўнянае, гумовы, фарфоравы, ваўняная, льняная, штучнае.



4. Якія яни на смак? Запішы.

..... яблык, агурок,
..... цыбуля, часнок, лімон




5. Дапішы прыметы.

..... форма, садок,
..... пляцоўка, мяч,
..... цягнік, машина

Выкарыстай слова: дзіцячы, школьная, спартыўная, пасажырскі, футбольны, грузавая.

Пра герб і сцяг



Гербы і сцягі людзі прыдумалі даўно. Рыцары ў цяжкіх жалезных латах майвалі знакі свайго роду – гербы – на шчытах. А да во-страй дзіды (кап'я) прывязвалі кавалачкі тканіны, якія і назы-валі сцягамі. Па гербах на шчытах і па каляровых сцягах ваяры маглі ў гарачым бое пазнаць, дзе свае, а дзе чужынцы. Лічылася, што войска, якое страціла сцяг, пацярпела паразу і пакрылася ганьбай. Таму сцяг баранілі як вока.

Мы, беларусы, адвею шануем герб Пагоня і бел-чырвона-белы сцяг.

Герб Пагоня прыйшоў да нас з дауніх часоў. Срэбны рыцар на кані скача па горадзе і кліча: «Пагоня! Пагоня!». Гэты кліч азначаў, што на мірную беларускую зямлю напалі чужынцы, і ўсе мужчыны павінны стаць на яе абарону, разбіць ворага і гнаць аж да мяжы.

У правай руцэ рыцара меч, у левай – шчыт з залатым крыжам. Шасціканцовы крыж – гэта знак добра і цёплага Сонца-Ярылы.

Наш сцяг мае тыя ж колеры, што і герб. Так і трэба па правілах.

У розных краін – розныя гербы і сцягі. Па гербах відаць, якія знакі мужнасці, справядлівасці, магутнасці шануюць у гэтай краіне.

Герб Чэхіі – леў, на гербе Швецыі тры залатыя кароны, палякі маюць на гербе арла, а на гербе далёкай Аўстраліі бачым кенгуру і страўса. Сцягі вывешваюць і падымаюць на святы. Людзі шануюць сцягі сваіх краінаў. Напрыклад, шведы штораніцы ўзнімаюць над дамамі свой шведскі сцяг – залаты крыж на блакітным палотнішчы. Вельмі любяць свой зорна-паласаты сцяг амерыканцы і нават спяваюць пра яго песні. Украінцы маюць блакітна-жоўты сцяг, рускія – бела-сіне-чырвоны, немцы – чорна-чырвона-жоўты.

Для нас, беларусаў, сярод усіх сцягоў найпрыгажэйшы наш сцяг – бел-чырвона-белы. Ён прыкметны здалёк, ён такі светлы і лёгкі, быццам ляціць у нябесах.

Беларусы ад веку шанавалі белы і чырвоны колеры. Белы – колер чысціні, свабоды і веры, колер спакойнай вады. Можа таго і называемся БЕЛАРУСЫ, што любім свабоду і чысціню.

Пра беларускі сцяг кажуць: ён – быццам гронка каліны на белым снезе. А памятаеце, як вышыты нашыя народныя кашулі, вытканы ручнікі? Чырвонымі ніткамі па белым. Чырвоны колер – гэта колер смеласці ды адвагі, колер палкага агню. Вось і атрымліваецца, што беларускі сцяг як беларуская душа. Беларус – спакойны, мудры, верны слову чалавек, але калі краіна ў бядзе, ён бярэцца за зброю і бароніць Бацькаўшчыну.

Вінцук Вячорка



1. Як выглядае беларускі герб Пагоня?
2. Як выглядае беларускі сцяг?
3. Што сімвалізуе чырвоны колер?
4. Што абазначае белы колер?
5. Якія характеристики беларуса?



З вялікай літары пішуцца слова **Айчына, Радзіма, Бацькаўшчына**, калі яны ўжываюцца ў значэнні дзяржавы. З малой літары пішуцца назвы нацыянальнасцяў: **беларус, паляк, украінка, шатландка, немец, француз**.



6. Адкажы, гербы і сцягі якіх краін ты ведаеш.

Гуканне вясны



Гэта старажытнае свята развітання з зімой і сустрэчы вясны. Людзі заклікаюць вясну хутчэй прыйсці, радуюцца першаму вясновому сонцу і праганяюць зіму.

Гуканне вясны пачыналася 14 сакавіка. Апоўдні моладзь збіралася гуртам ды ішла на ўзвышша. Высокое месца выбіралі таму, што яно першае вызвалялася з-пад снегу.

Хлопцы збіралі з усяе вёскі розную старызну і зносілі яе ў адно месца. Распальвалі вогнішча. Нараджэнне новага магчыма толькі праз адміранне старога. Хлопцы ачышчалі зямлю, а дзяўчата поўнілі яе песнямі-гуканнямі.

Спевы вяснянак і гукальных карагодаў на ўзгорках суправаджаліся падкідваннемверх печыва ў выглядзе жаўрукоў, кулікоў, буслоў, што павінна было вызваць хутчайшы надыход вясны.

Да нашага часу на Беласточчыне пад Благавешчанне пякуць «буславу лапу».



1. Як людзі гукаюць вясну?
2. Дзе моладзь адзначала гэтае свята?
3. Што рабілі хлопцы?
4. Чым займаліся дзяўчата?
5. Што такое «буслава лапа»?



Вывучы слова песні.

Вясна

слова Яніна Жабко

**Першы цёплы дожджык і маланкі грук.
Маладая траўка, краскі сцеляць луг.
Лісткі на бярозе, сонца цеплыня,
Жоўты адуванчык – гэта ўсё вясна.**

Прыпеў: **Вясна, вясна** x 2
 Зноў прыйшла вясна.

**Сінія аблокі, срэбны ручаёк.
Птушак спевы-трэлі, сонечны дзянёк.
Па сухіх дарожках скача дзетвара,
Усё да нас смяецца – гэта зноў вясна.**

Прыпеў: **Вясна, вясна** x 2



Красавік



Ці ведаеце вы, чаму ў Красавіку так хораша і столькі красак?
Ды таму, што Красавік – мастак.

Быў час, калі Красавік самы першы раз прыйшоў на зямлю.
І не спадабалася яму пасля зімы пажоўкляя трава, шэрае неба,
чорная зямля... І рашыў ён усё-усё перафарбаваць.

Узяў Красавік фарбы і пэндзаль і перш-наперш памаляваў неба
ў сіні-сіні колер, а на ім белыя-бялюткія аблокі. Затым перамаля-
ваў палі. Дзе зялёны, дзе жаўтаватай, дзе шэрай фарбай мазнуў.
Лугі вымаляваў у ясна-зялёны колер, а на тых лугах-мурагах
давай пырскаць то блакітнай, то жоўтай, то белай, то ружовай
фарбамі...

І якіх толькі красачак не з'явілася на лузе! Аж у вачах мільгаціць.
– Ну, а цяпер падамся ў лясы, – сказаў Красавік, – гляну, што там
трэба падмаляваць.

І падаўся ў лес.
– Эгэ-гэ-гэ! – загукаў ён. – Сосны, яліны! Вольхі, асіны! Дубы, ясе-
ні! Ліпы, клёны, бярозы! Усе, хто зможа, ідзіце да мяне!

І пайшлі да Красавіка дрэвы, а ён каму чырвоны камель нама-
люе, каму жаўтаваты, каму карычневы, шэры, чорны, срабрысты...

Амаль усе фарбы вымаляваў, аж стаміўся.
А тут прыбегла да яго Бярэзінка, задыхалася, ледзь стаіць з апушчаным веццем.

Глянуў Красавік, а ў яго ўсяго толькі адна белая фарба асталася.

– Будзеш белаю, – кажа Бярэзінцы.

– Няхай белаю, толькі не чорнаю... Не хачу быць чорнаю!

А да гэтага Бяроза чорнаю была.

Пачаў Красавік маляваць Бярозу ў белы колер, але фарбы не хапіла, дык сям-там чорныя лапікі асталіся.

Адышоўшы, глянуў на сваю работу: стаіць сярод чырвоных сосен ды шэрых ялін белая-бялюткая Бярозка, нібы тая дзяўчынка ў белай сукеначцы.

І такая яна стала прыгожая, што Красавік ажно засміяўся.
Адклаў ён убок свае фарбы і пэндзаль, выразаў з вербалозу дудку, сеў пад Бярозаю ды зайграў.

І так прыгожа, што ў Бярозы аж слёзы пакаціліся.

І цяпер, бывае, вясною сядзіць Красавік пад Бярозкаю і грае на дудачцы. Пайдзіце ў вясновы лес, прыслушайцесь, можа, і сустрэнецца з Красавіком. І на Бярэзінку паглядзіце... Стаіць яна, апусціўшы вецце, слухае песню Красавіка, і часам капне на зямлю празрыстая бярозавая слязінка.

Але бярозавыя слёзы не салёныя, а салодкія, бо плача яна не ад гора, а з радасці.

Клаўдзія Каліна

	<p>1. Чаму аўтарка называе Красавік мастаком?</p> <p>2. Як мяняецца прырода ў красавіку?</p>	 <p>3. Раствумач, як разумееш выраз «бярозавыя слёзы»?</p>	 <p>4. Знайдзі ў тэксле апісанне бярозкі. Прачытай.</p>
	<p>5. Прачытай слова ў парах:</p>	салёныя – салодкія белая – чорная гора – радасць плач – смех	
	<p>6. Якое значэнне маюць слова ў парах: блізкае ці процілеглае?</p>		
<p>Словы з процілеглым значэннем называюцца антонімамі: ціхі – гучны, гарачы – халодны.</p>			

Антонімы



1. Прачытай. Падбяры антонімы да выдзеленых слоў.

Каб адкуль-небудзь **выйсці**, трэба спачатку туды
У красавіку ночы яшчэ **халодныя**, але дні ўжо
На **поўначы** раслінны і жывёльны свет не такі, як на
Вечарам сонца **заходзіць**, а
Вясёлым людзям жывецца лягчэй, чым



2. Падбяры антонімы да выдзеленых слоў.

лёгкі заплечнік	— заплечнік
высокое дрэва	— дрэва
вялікая праблема	— праблема
шырокі калідор	— калідор
салодкі шакалад	— шакалад
цвёрдае крэсла	— крэсла



3. Падбяры антонімы да прыметнікаў:

невядомы — дужы —
дрэнны — хуткі —
цяжкі — прыгожы —



4. Разгледзь малюнкі. Адкажы, што робяць дзеци?



Хлопец



Хлопец

Дзяўчынка



Дзяўчынка



Фіялка



Увесну пад старою ліплю расцвіла маленькая Фіялка. Яна з цікавасцю паглядзела навокал і ўбачыла, што ўсе яе суседкі яркія і высокія і над імі кружацца прыгожыя матылькі. А да яе, маленькой кветкі, ніхто не прылятаў, і яна самотна цвіла ў густой траве.

– Ах! – жаласна ўсклікнула Фіялка. – Чаму я такая няшчасная? Ніводзін матылёк не можа знайсці мяне. Лепш бы я зусім не цвіла. І раптам яна пачула прыемнае гудзенне... Гэта Пчала закружылася над ёю і апусцілася на сінія пялёсткі.

– Як ты мяне знайшла? – спытала радасна кветка. – Я ж такая маленькая і непрыкметная!

– У цябе цудоўны пах, – прагула Пчала.

– Няўжо? – здзівілася Фіялка. – Нават лепшы, чым у тых жоўтых?

– Лепшы. Ты самая цудоўная з ранніх кветак. І я часта буду прылятаць да цябе.

Пчала дакранулася да кветкі, узяла кропельку нектару і паляце-ла ў вулей.

І маленькая Фіялка яшчэ пышней расцвіла, павесялела. Яна адчула сябе самай шчаслівай на веснавой зямлі. Пчала абмінула многа яркіх высокіх кветак, а знайшла яе, маленькую, непрыкметную, у траве.

Клаўдзія Каліна



1. Хто герой гэтай казкі?
2. Чаму Фіялка лічыла сябе няшчаснай?
3. Калі Фіялка адчула сябе самай шчаслівай кветкай?



4. Знайдзі сказы, якія апісваюць выгляд Фіялкі.



5. Нарысуй гэтую кветку.

Пралеска

Белыя бярозы
спалі на ўзлеску,
як сваю галоўку
узняла пралеска.

Тоненьку ножку
з-пад пярыны белай
на зямлю пралеска
ставіла нясмела.

А снягі наўкола -
ні канца, ні краю.
Страшна стала кветцы:
«Я адна – жывая».

Кажа зверху сонца:
«Зорачка лясная,
з новым нараджэннем
я цябе вітаю!»

Белыя бярозы
разам зашапталі:
«Мы цябе, пралеска,
усю зіму чакалі».

І старая елка
голосна ўздыхнула:
«Вясна надыходзіць,
а зіма мінула».

Вера Вярба

- 1. Калі вырасла пралеска?
- 2. Як сонца сустрэла кветку?
- 3. Што сказалі кветцы бярозы?
- 4. Што сказала ёй старая елка?
- 5. Колькі строф у вершы?
- 6. Колькі радкоў у кожнай страфе?
- 7. Якія радкі рыфмуюцца?



- 8. Прачытай пары слоў, якія рыфмуюцца.



Дзеці на парашутах



Вясною, як толькі прыгрэла сонейка, яна першаю выглянула з сухой леташняй травы і адразу расцвіла жоўтым цветам. Азірнулася вакол, бачыць: выглянулі з травы і расцвілі іншыя цветкі – малень-кія жоўтыя сонейкі.

– Гэта мае сваякі, – сказала кветка, і ёй стала радасна, што яна не адна на свеце.

Але з кожным днём прыгравала сонейка, і кветка пачала сівець. Замест жоўтай зрабілася белай-белай.

– Што ж цяпер будзе? – спалохалася яна, бо ўбачыла, што ўсе яе сваякі таксама белыя. Чуе кветка: ляціць цяжкі касматы чмель. Яна ведала гэтага чмяля. Ён часта лятаў тут і гудзеў сваім тоўстым голасам, збіраў мёд і ніколі не мінаў яе пялёстачкаў.

– Што будзе? – трывожна спыталася кветка. – Няўжо я загіну і загіне ўся мая радня?

Мудры чмель ёй сказаў:

– Не палохайся. На той год закрасуеш ізноў. Толькі трэба зрабіць так, каб твае дзеці разляцеліся як мага далей.

– А як мы разляцімся? У маіх жа дзетак няма крылаў?

Мудры чмель думаў-думаў і нічога не прыдумаў.
– Думай сама, – сказаў ён. Загуў як самалёт і паляцеў.
Доўга думала кветка-дзымухавец і нарэшце радасна ўсклікнула:
– Прыдумала! – і пачала кветка-маці шыць сваім дзеткам белыя
шаўковыя парашуцікі. І толькі дзымухнуў ветрык, паляцелі сынкі
і дачушки – кожны на сваім белым парашуціку. І кожны стараўся
адляцець далей. Хто дзе ўпаў – там і заснуў да будучай вясны.
А як толькі пасля зімы прыгрэла сонейка, прачнулася маці, гляну-
ла – а навокал жоўта ад кветак.
– Як я добра прыдумала! – радасна сказала кветка-маці.

Vасіль Вітка

- 1. Калі адбываюцца падзеі, апісаныя ў творы?
- 2. Хто герой гэтага апавядання?
- 3. Чаму кветка хвалявалася?
- 4. Што ёй параіў чмель?
- 5. Што прыдумала кветка-маці?
- 6. Што здарылася праз год?
- 7. Якія веснавыя кветкі ты ведаеш?



8. Знайдзі ў тэксле ўсе слова з «ў». Растварыч, чаму яны так пішуцца.



9. Прачытай. Устаў гукі у ці ў.



10. Змяні слова так, каб у сярэдзіне іх было ў.

трава – траўка

сліва –

лава –

карова –

дрэва –

морква –



11. Змяні слова так, каб у канцы было ў.

заснула – заснуў

жыла –

піла –

чакала –

ведала –

спала –

часала –

сушыла –

грэла –

Хадзіла вярба...

Хадзіла вярба,
Дзе дзяцей гурба,
Наравістых выбірала,
Наравы выганяла.
Пястуху-дзяўчынку
Шлёгала галінкай,
З дураслівым хлапцом
Гаварыла дубцом:
– Наравы, наравы,
Ідзіце на равы,
На ямы ваўчыныя –
Ад натуры дзяцінае.
Там з вятрамі
гайсайце,
А дзяцей не чапайце.
Хай растуць –
не маркоці –
Слухмяныя,
Як вярбовыя коці,
Рахманыя...

Так вярба прамаўляла,
Так дзяцей навучала –
Ад дурноты пазбыцца,
Ад ляночкі лячыцца, –

У Вербную нядзелю,
На добрую надзею...

Васіль Зуёнак



1. Які настрой у гэтым вершы?
2. З якім святым звязаны гэты верш?
3. Што гаварыла дзяцям вярба?
4. Чаму вучыла дзяцей вярба?





Вялікдзень – гэта самае значнае і ўрачыстае свята.

У залежнасці ад месяцавага календара яно прыпадае на час ад 4 красавіка да 8 мая.

Гэтае свята праслаўляе цудадзейнае ўваскрэсенне Ісуса Хрыста, які быў пакараны распяццем на крыжы.

Гэтай падзеі – цудоўнаму вяртанню да жыцця Ісуса Хрыста – прысвечаны разнастайныя хрысціянскія звычаі і абраады на Вялікдзень. У велікодны час прынята вітацца словамі: «Хрыстос Уваскрос!»

Падрыхтоўка да Вялікадня адбываецца на працягу Перадвелікоднага тыдня і заканчваецца ў Вялікую суботу. Напярэдадні Вялікадня гатуецца, варыцца, смажыцца мноства розных страў. Пякуцца пірагі, фарбуюцца ў розныя колеры і распісваюцца ўзорамі курыныя яйкі (пісанкі). Святочную ежу людзі нясуць у царкву, дзе гэтая ежа ў час службы асвячаецца.

Пасля літургіі пачынаецца святкаванне. Сямейнікі разгаўляюцца асвячоным яйкам, потым іншай асвячонай ежай.

Любімая гульня ў дзяцей і моладзі — біткі. Яны стукаюцца велікоднымі яйкамі, і пераможцам аказваецца той, у каго яно застаецца цэлае («мацак»).

Раней па хатах хадзілі групы валачобнікаў і спявалі валачобныя песні з пажаданнем плёну на ніве, прыплоду ў статку, добрага здароўя, шчаслівае долі, велічалі гаспадароў і руплівую працу.

Праз тыдзень пасля Вялікадня адбываецца памінанне памерлых родзічаў — веснавыя Дзяды Радаўніца.

Свет звяроў і птушак

Травень

Травень, ты – вясны вяршыня.
Ззяе сонца ў небе сінім.

Канюшына і рамонкі
разліваюць водар тонкі.

Пахне мята з медуніцай.
Надыходзіць касавіца.

На палях, цяплом абжытых,
закрасуе хутка жыта.

А сады – на заглядзенне:
дрэваў пышнае цвіценне.

Замірае нават вецер
перед яблынямі ў цвеце.

І чмялі гудуць, і пчолы;
птушак спеў чуваць вясёлы.

Ад світання да змяркання –
трэлі, шчэбет і куванне.

Васіль Жуковіч



1. Чаму травень – вяршыня вясны?
2. Як разумееш слоўы «водар тонкі»?
3. Як разумееш слоўы «палі цяплом абжыты»?
4. Пра якія кветкі і зёлкі піша аўтар верша?
5. Што адбываецца ў садзе?
6. Чые галасы чуем у трауні?

Хто які голас падає?



Бусел клякоча.



Варона каркае.



Салавей цёхкае.



Шпак свішча.



Верабей чылікае.



Зязюля кукуе.



Сініца цінькае.

Бусел верны Беларусі

Бусел з Афрыкі гарачай
Родную зямельку ўбачыў.
Зноўку з выраю вярнуўся
Да айчыннай Беларусі.

Ён з бусліхай-прыгажуняй
Распазнаў гняздо на клуні.
Хутка ў буслоў цыбатых
Будуць дзеці-бусянты.

Дзеці вырастуць праз лета
І пакінуць свой палетак.
Прыляцяць увесну. Бусел
Заўжды верны Беларусі.

Віктар Швед



- 1. Адкуль
вяртаюца
буслы ўвесну?
- 2. Чаму яны туды
ляцяць?
- 3. Чаму бусел
«заўжды
верны Беларусі»?

- 4. Паспрабуй апісаць бусла.
Карыстайся здымкам і планам.

Хто гэта? птушка, бусел

Велічыня вялікі, вялікая

Размалёўка чорна-белы,
белыя, чорныя,
чырвоныя



Пабудова

галава	малая, цёмныя вочы, белая, вострая і доўгая дзюба, доўгая і тонкая шыя
тулава	авальнае, белы жывот, чорныя і вялікія крылы
хвост	доўгі
ногі	доўгія, чырвоныя
дзе жыве	побач з хатамі людзей
ежа	есць насякомых, паўзуноў
Што пра яго думаеш?	прыгожы, памагае людзям, карысны, верны



1. Падбяры і запішы адпаведныя слова.

ВЯЛІКІЯ	малыя
дуб
.....	птушачка
дрэва
нага
.....	кусцік
.....	гняздзечка
ДОЖДЖ
.....	галоўка
вочы
ХВОСТ
рот
нос
.....	вушкі

Добры дзяцел

(Англійская народная казка)



Ці ведаеце вы, што калісьці ў лесе было зусім ціха. Птушкі не ўмелі спяваць.

Адзіным спеваком быў вецер. Ён шумеў у лісці, скрыпей галінамі дрэў.

І вось аднойчы сабраліся птушкі і пачалі размяркоўваць паміж сабою песні. Кожная з іх хацела атрымаць самую прыгожую.

– Мне хацелася б мець самую пяшчотную песню, – сказала галубка.

– А я ўзяў бы што-небудзь вясёленъкае, – сказаў чыж.

Зязюля папрасіла, каб ёй далі што-небудзь незвычайнае.

Толькі шэры салавейка самотна сядзеў і сціпла маўчаў.

«Няўжо мне нічога не пакінуць? – думаў ён. – Мая жонка так любіць музыку!..»

Дзяцел у гэты дзень аглядаў і лячыў бярозкі ў лесе. Увечары ён скончыў свой абход, прыляцеў на сходку і папрасіў:

– Дайце мне, калі ласка, прыгожую песню. Я заўсёды буду вітаць ёю ўсход сонца.

Яму далі песню. Самую доўгую і самую прыгожую. Але раптам ён зауважыў салаўя.

– А якую песню табе далі? – спытаў дзяцел. – Праспявай яе мне, калі ласка.

– У яго няма песні! – хорам закрычалі птушкі. – Ён нічога не прасіў.

Шкада стала дзятлу салаўя, і ён аддаў яму сваю песню – самую доўгую і самую прыгожую.

Таму дзяцел ніколі не спывае. Але ўсе птушкі любяць і паважаюць яго.

Пераклаў Пятрусь Карнілюк

- 1. Што рабіў спявак-вецер?
- 2. Якую песню атрымала галубка?
- 3. Якую песню атрымаў чыж?
- 4. Якую песню папрасіла зязюля?
- 5. Якую песню хацеў дзяцел?
- 6. Што са сваёй песняй зрабіў дзяцел?
- 7. Як ты ацэньваеш учынак дзятла?



8. Знайдзі прыметнікі ў казцы. Запіши іх.



9. Вызначы род запісаных прыметнікаў.



10. Утвары прыметнікі ад назоўнікаў паводле ўзору.

дрэва – драўляны сябра – сяброўскі птушка – птушыны

жалеза – каханне – бусел –

лён – зелень – луг –

бяроза – вясна – сонца –

жыта – кветка – мора –

Сарока-манюка



Жыла-была Сарока.

Лятала па лесе зялёным, стракатала без угамону. Але ўсім было вядома, што яе стракоткі-бразготкі – звычайныя плёткі. Як кажуць, чула звон, ды не ведае, дзе ён. І таму яе крык ніхто не браў у разлік.

Хто ведае, колькі б так цягнулася яно, каб не здарылася няшчасце адно. За нейкі птушыны грэх як кару нагнаў вецер на лес хмары. Гром грукоча, аж трасеца дом сарочы. І маланкі б'юць – слепяць звысоку – проста жах бярэ Сароку.

Сядзіць яна ў гняздзе, прыціхла – хутчэй бы прайшло гэта ліха! Аднак бяда не мінула гнязда. І ўспыхнула мілае гняздзечка як свечка.

Узнялася з гнязда Сарока, крычыць-лямантуе белабока: – Птушкі і птушаняткі, гарыць мая хатка! Набярыце ў дзюбы вады – і хутчэй сюды, дзе маланка з-пад хмар мне прынесла пажар!..

Чуюць птушкі лямант сарочы, толькі веры даць не хочуць.

Бо сарочыя плёткі ім вядомыя ўсё-ткі.

Так і згарэла гняздо. Датла.

І ўсё таму, што манюкай Сарока была.

Анатоль Зэкаў



1. Якая была Сарока?
2. Якое няшчасце яе спаткала?
3. Чаму птушкі не дапамаглі Сароцы?
4. Як напісана казка?
Да чаго яна падобная?



5. Знайдзі і запіши рыфмаваныя слова з тэксту.



6. Дапоўні сказы.

Хітры як

Працавіты як

Здаровы як

Упарты як

Верны як

Баязлівы як

Хуткі як



7. Прачытай спалучэнні слоў. Раствумач іх значэнне.

салодкі мёд – салодкі сон

каменны круг – каменнае сэрца

кучаравыя валасы – кучаравыя вербы

свежы хлеб – свежае паветра



8. Прачытай прыказкі. Як разумееш сэнс гэтых прыказак?

З малой іскры бывае вялікі пажар.

З вялікай хмары малы даждж бывае.

Праўда халодная, а мана цёплая.

Цяжкая праца, лёгкі хлеб.



9. Знайдзі ў прыказках процілеглыя па сэнсе прыметнікі.



10. Падбяры да прыметнікаў антонімы.

кароткі –

гаваркі –

ветлівы –

звонкі –

дарагі –

лянівы –

разумны –

прыгожы –

Дзікі



У свойскіх жывёл у лесе ёсць сваякі. У кошкі – рысь, у сабакі – воўк... Аднак я не раіў бы сабаку і кату трапляць на вочы сваім лясным суродзічам. Драпежнікі сваяцтва не прызнаюць, для іх найлепшы прыяцель той, каго лёгка з'есці.

У свіній таксама жывуць у лесе сваякі. Называюцца яны – дзікі. Дзікі не драпежныя жывёлы, але ўсё-ткі звяры. У іх зусім іншае жыццё, чым у рахманых вясковых свінак, што не ведаюць ні холаду, ні голаду. А вось іх лясным родзічам нярэдка даводзіцца туга, асабліва зімой, калі насыпле гурбы снегу і трашчыць мароз. Паспрабуй, падсілкуйся карэннем раслін, калі зямля нібы ўкамянела. Добра, што дзікі жывуць вялікім дружным статкам. Недарэмна ёсць прымаўка: дзе грамада, не страшна бяда. Старыя ікластыя вепрукі першыя капаюць зямлю, потым ім пасабляюць падсвінкі. Глядзіш – і ўсе пад'елі. Падмацаваўшыся, дзікі спяшаюцца ў зацішак на ўскрайку лесу. Наперадзе – самы дужы вяпрук, якога праз вострыя іклы паляўнічыя называюць секачом. Сякач пракладвае ў глыбокім снезе сцежку, а ўжо за ім бяжыць увесі статак. Ад калючага марозу дзікі таксама ратуюцца гуртам: прыцінуцца шчыльна адзін да аднаго і адпачываюць. Маладыя падсвінкі спяць, а старыя, залёгшы вакол маладняку, нясуць пільнью варту. Пачуюць небяспеку – зараз жа падхопяцца на ногі, пабудзяць статак.

Найпершы вораг лясных свіней – ваўкі. Часцей за ўсё шэрыя разбойнікі нападаюць на маладых дзікоў. Старых вепрукоў яны баяцца, бо секачы здатны пабарукацца нават з мядзведзем.

У канцы красавіка – пачатку мая ў дзікіх свіней з'яўляюцца парасяткі. Рыжанькія, з цёмнымі палоскамі ўздоўж цельца, што памагае ім імгненна хавацца ў траве і хмызняку. Парасяткі растуць жвавыя, дужыя. І нядзіўна: вясною і летам ім хапае корму, бо зямля ажно захлынаецца сакавітай зелянінай. Потым надыходзіць восень, з дубоў сыплюцца жалуды – найлепшы ласунак. Дзякуючы жалудам дзікі нагульваюць шмат тлушчу, што вельмі прыдасца ў бяскорміцу і халады.

А яшчэ восенню можна ўдосталь наесціся бульбы. Таму ледзь толькі сцяннее – дзікі спяшаюцца на бульбяныя палеткі. За нач яны так папрацуюць лычамі, што потым не знайсці разораў. Людзі, якія пасадзілі бульбу, вядома, не рады такой дапамозе...

Валянтына Пашкевіч

- 1. Што ядуць дзікі?
- 2. Як яны шукаюць корм зімою?
- 3. Як яны жывуць зімою?
- 4. Дзе дзікі спяць зімою?
- 5. Хто найпершы вораг дзікоў?
- 6. Калі з'яўляюцца парасяткі?
- 7. Як выглядаюць парасяткі?
- 8. Чым кормяцца дзікі восенню?
- 9. Якія звяры жывуць у нашых лясах?



10. Адгадай загадкі.

У рыжай разбойніцы
хвост, як мятла.

Ад кары ўцякла –
сляды замяла.

Гальчастыя рогі,
хуткія ногі,
колер поўсці — залаты.
Хто я, ці ведаеш ты?

Мышак ловіць, ды не коцік ён,
І лісты носіць, ды не паштальён.
Каб лісе не трапіць на зубок,
У калючы скруціцца клубок.

Адгадайце, хто такі
На нагах гусіных
Сярод быстрае ракі
Збудаваў плаціну.

Ён прысмакаў з'еў нямала,
а калі харчоў не стала,
лапу смокчучы, заснуй,
ледзьве не праспаў вясну.

З ялінкі на ялінку,
з галінкі на галінку
паштальён.
скача агенъчык жывы...
Хто гэта? Знаеце вы?

Якія мы дзеци

Мама


Імя маёй мамы
Самае лепшае,
Маміна слова
Найдаражэйшае.

Свеціць, як сонца,
Ад самай калыскі.
Вобраз матулі
Родны нам, блізкі.

Дзе б ты ні быў,
А яго прыгадаеш.
Мама заўсёды
Нам шчасця жадае.

Маміна свята
Дорага людзям.
Хай яно светлым
І радасным будзе.

Мікола Хведаровіч



- Чаму вобраз мамы нам родны і блізкі?
- Чаму людзі шануюць маміна свята?



- Вывучы верш на памяць.



- Дапоўні сказы пра сваю маму.

Маю маму завуць

Яна працуе У маёй мамы вочы і валасы. Мая мама

любіць колер. Яна часта Люблю разам з мамай



- Зрабі маме віншавальную паштоўку і запіши пажаданні.

Дарагая (любімая) мама!

Віншую Цябе з Тваім святам. Жадаю,,

Твая дачка

Твой сын



Вывучы слова песні.

Мама

слова Святлана Іванава

**Днём і ноччу сваёю пяшчотаю
Атулі, прыхілі да грудзей.
Буду слухаць з вялікай ахвотаю
Твае казкі пра добрых людзей.**

Прыпеў:


**Дарагая мая, даражэнъкая
Табе дзякую за веліч душы,
Я ужо не такая маленъкая,
Але ўсё ж Ты мяне калышы.**

**Лёгкім дотыкам цёплай далоні
Грэеш сэрца і цела ўначы,
Гладзіш твар, мае руکі і скроні,
Ты мяне не даеш урачы.**

Прыпеў:

**Дарагая мая, даражэнъкая
Табе дзякую за веліч душы,
Я ужо не такая маленъкая,
Але ўсё ж Ты мяне калышы.**

**Дарагая мая, даражэнъкая
Табе дзякую за веліч душы,
Але ўсё ж я такая маленъкая,
Ты дзяціства маё калышы.**



Якія кветкі падараваць маме?



флёксы



астры



касачы



настуркі



вяргіні



ружы



півоні



ландышы




хризантэмымы



наготкі

Чэрвень і Сонейка



Бегае Чэрвень з самага ранку і да вечара па садах, палях, лясах і ні ўпынку, ні адпачынку яму няма. Усюды трэба паспець, усё да-гледзець.

Не паспей абабегчы ўсе сады, паглядзець, ці добрая завязь на дрэвах, як на поле пара: на жыта зірнуць, падрасціць лён, каб даўжэйши рос, папрасіць ветру, каб прыгнаў хмару з дажджом ды астудзіў ад спякоты зямлю... А тут яшчэ трэба ў лес завітаць, дагледзець сунічкі і другія ягады, павярнуць іх да Сонейка, каб сокам наліваліся. А Сонейка ўжо на схіле, хутка і вечар...

– Ох, які кароткі дзень! – скардзіцца Чэрвень. – Сонейка, памажы мне, свяці даўжэй.

Сонейка слухае Чэрвеня і кожныя суткі ўсё болей прыбаўляе дня.

Чэрвень за дзень усюды пабывае: паглядзіць, як у лесе даспявваюць сунічкі, загляне ў вожыкаву схованку, пацікавіцца, як гадуюцца малыя важаняткі, і ў гнёзды птушыныя зазірне. Так за турботамі не заўважае, як бяжыць час. І вось чутна, як звіняць на лузе косы, пачалася касавіца. Новыя клопаты ў Чэрвеня.

– Сонейка, будзь ласкова, прыбаў яшчэ дня! Людзям сена трэба высушыць, – просіць зноў Чэрвень.

Сонейка слухала Чэрвеня, прыбаўляла дня, прыбаўляла ды і перастала.

– Усё! – кажа. – Болей не магу прыбавіць ні хвілінкі. Ночка крыўдзіцца, зусім кароценькая стала. Не паспее заснуць неба на захадзе, як ружавее на ўсходзе!

– І за гэта дзякую! – кажа Чэрвень. – І так ты мне памагло.

Я і садавіну падгадаваў, я і жыта выкасіў, і лён падрасіў, ягады сокам паліў... І шмат іншай работы зрабіў. Не сорам майму брату Ліпеню будзе ў вочы глянуць.

Вось чаму ў Чэрвеня самы доўгі дзень і самая кароткая ноч. Гэта Сонейка дружыць з Чэрвенем і памагае яму.

Клаўдзія Каліна



1. Чым займаецца Чэрвень?
2. Хто і як дапамагае Чэрвеню ў яго справах?
3. Чаму ў чэрвені самы кароткі дзень і самая доўгая нач?



4. Прачытай сказы, устаўляючы замест кропак патрэбныя слова.

Чэрвень (што рабіў?) ... па садах, палях, лясах. У полі ён (што зрабіў?) на жыта. Пасля таго Чэрвень (што зрабіў?) ... ветру, каб той (што зрабіў?) ... хмару з дажджом і (што зрабіў?) ... ад спякоты зямлю. У лесе Чэрвень (што рабіў?) ... у вожыкаву схованку, (што зрабіў?) ... у птушыныя гнёзды. Сонейка (што рабіла?) ... яму ва ўсім.



5. Падбяры і запіши дзеясловы паводле ўзору.

пісаў	–	напісаў	рабіла	–	зрабіла
рысаваў	–	варыла	–
читаў	–	ліла	–
спяваў	–	ела	–
рабіў	–	несла	–
казаў	–	будавала	–
ехаў	–	пісала	–
читаў	–	малявала	–

У кнігарні

Мы прыйшлі ў кнігарню з мамай.
На паліцах – безліч кніг!
Тоўстых, тонкіх – розных самых.
Цэлы свет – у кніжках тых!

– Я куплю табе во гэту...
Гэту й гэту варта ўзяць...
Ты пра ўсе краіны свету
З гэтых кніжак будзеш знаць.

Пра Аўстралію, Аляску,
Чылі, Індыю, Кітай,
Пра Еўфрат во нават казка...
Толькі, сын, бяры чытай.

– О, як добра! Дзякую, мама!
Я пра іх чытаць люблю.
Толькі б знаць хацеў таксама
Я й пра нашую зямлю.

Пра яе лясы і рэкі,
Пра забытыя гады,
Пра той шлях з вараг у грэкі
І пра казкі-гарады.

І яшчэ – за што, няйначай,
Буду ўдзячны я ўдвайне –
Ты купі на мове нашай,
Беларускай, кніжку мне...

Кастусь Цвірка



1. Якія кніжкі хацелі набыць у кнігарні мама і яе сын?
2. За якую кніжку будзе ўдвайне ўдзячны сын?
3. Якія кніжкі хочаш набыць ты? Чаму?



Вывучы слова песні.

Вочы дзяцей

слова Алесь Бадак

**Заглядаю часта ім у вочы –
І на сэрцы робіцца лягчэй,
І халодны сум асенняй ночы
Растае ад шчырасці вачэй,
Цёплых, незахмараных, дзіцячых,
Быццам у чароўным светлым сне,
Каб даўно забыты міг удачы
Зноў вярнуўся сёння да мяне.**

Прыпеў: **О, вочы дзяцей,
Цуда-вочы дзяцей!..
Яны за нябёсы
І росы чысцей.
У вочы дзяцей –
У крыніцы надзей –
Часцей заглядайце,
Любіце часцей!**

**Можа, вочы кожнага дзіцяці
Чыстыя і светлыя да слёз?
Нездарма душа баліць у маці
І хвалюе наш дзіцячы лёс.
Вочы, што не зманяць аніколі,
Для мяне аснова ўсіх асноў.
З тых вачэй струменіцца паволі
Светлая і шчырая любоў.**

Прыпеў: **О, вочы дзяцей...**



У бібліятэцы



Надзя і Лена пайшлі ў бібліятэку.

У бібліятэцы шмат кніжак. Вялікія паліцы з кнігамі стаяць каля сценаў. Некаторыя кнігі ляжаць на сталах. На вокладках – прыгожыя малюнкі. У пакоі цішыня. За сталамі сядзяць дзеці і чытаюць кнігі, часопісы і газеты. На сценах – партрэты і карціны. Добра ў бібліятэцы. Тут можна даведацца многа новага і цікавага.

Надзя і Лена ўзялі кніжку пра Белавежскую пушчу. Спачатку яны разглядалі цікавыя малюнкі, а потым пачалі чытаць кніжку.

Валянтына Пашкевіч



1. Хто пайшоў у бібліятэку?
2. Што стаіць каля сценаў?
3. Што чытаюць дзеці ў бібліятэцы?
4. Якую кніжку разглядалі дзяўчаткі?
5. Чаму варта пайсці ў бібліятэку?



6. Дапоўні сказы, устаўляючы прапушчаныя слова.

У Беластоку раз у тыдзень выходзіць газета на беларускай мове. Гэта ... пад загалоўкам У гэтай газеце можна пачытаць старонкі для дзяцей і моладзі У Беластоку друкуецца таксама ... на польскай і беларускай мовах

Віктар Швед – беларускі паэт

Мілы гном, дзе твой дом?

Бабка баіла Алесю:
Гномаў шмат жыве у лесе.
Маюць цёплыя капоты,
У чырвоных ходзяць ботах
І каптурыках чырвоных.
З мілых тварыкаў натхнёных
Па грудзях плывуць бародкі.
Колькі ж дабраты салодкай
Маюць у вачах блакітных!
З вякоў дауніх, старажытных
Да сягоння жывуць гномы
І не робяць зла ні кому.
– Вось каб з гномамі сустрэцца! –
Алесь марыць, мараць дзеци...
Давялося раз Алесю
Пабываць улетку ў лесе.
Углядаетца кругом:
– Мо дзе прытаіўся гном?
Мо дзе глянуць з-пад лісточка
Ясныя малыя вочкі?
Адзвіся, мілы гном,
Дзе жывеш ты, дзе твой дом?
І няўцям яшчэ малому,
Што у казках жывуць гномы.

Віктар Швед



1. Пра каго рассказала Алесю бабка?
2. Як выглядаюць гномы?
3. Дзе жывуць гномы?



4. Намалуй гнома.



1. Прачытай нататку пра Віктора Шведа.



2. Дапоўні нататку, устаўляючы патрэбныя слова.



**3. Пачытай і паслухай іншыя вершы Віктора Шведа.
Можаш карыстацца дыскам «Васількі-валошкі».**



4. Выберы адзін са зборнікаў вершаў Віктора Шведа і запіши інфармацыю пра яго.

Віктар Швед нарадзіўся ў вёсцы ..., што на Ён – аўтар ... для дзяцей і дарослых. Да многіх з іх склалі Выдаў каля зборнікаў сваіх твораў.

Аўтар:

Ілюстратар:

Назва зборніка:



5. Вывучы выбраны табой верш на памяць.

Дзе Антося?

Янка малы. Ходзіць у садок. Антося вялікая. Яна ходзіць у трэці клас. Янка ведае, што Антося нашмат за яго мудрэйшая. Мама пацяшае Янку, што праз тры гады і ён будзе такі самы разумны.

У школе будзе спектакль. Антося будзе выступаць, а Янка – не. А чаму? Бо Антося ўмее чытаць і сама можа навучыцца ролі.

Але Янка не сумуе, бо Антося яму сказала:

– Затое ты будзеш глядзець на спектакль, а я – не. І ты ўсё ўбачыш. Я схаваюся за сцэнай і толькі тады пакажуся, калі буду патрэбная.

Дык Янка цешыцца, што ён ўсё ўбачыць. Ён вельмі цікавіцца, кім будзе Антося. Але Антося не хоча казаць. Гэта таямніца.

Урэшце прыходзіць тая нядзеля і той спектакль. Янка сядзіць у першым радзе між дашкольнікамі.

На сцэне рухаюцца розныя дзівосныя стварэнні. Спяваюць, танцуюць і нешта расказваюць. Янка не вельмі ўважае.

Ён цікуе, дзе Антося.

Не можа яе знайсці. Усе кветкі ўжо пазнаў. Гэта Галя, гэта Эля, гэта Марыся. Антосі няма.

Танцуюць кветкі, скачуць грыбы. Грыбы – гэта хлопцы. Антосі ні-дзе не відаць.

Цяпер на сцэну – кляп, кляп – уваходзяць дзве зялёныя жабы. Але твараў не відаць – заслоненыя жабінымі смешнымі маскамі. Крэкчуць, кумкаюць.

Янка ўжо нецярплівіцца. Дзе ж гэта Антося? Ці яе не пусцяць на сцэну?

– Антося! – крычыць ён.

– Ціха! – звяртаецца да Янкі адна жаба. Янка ўжо ведае! Антося – жабаю! Пазнаў па голасе.

Паводле Валянтыны Пашкевіч



1. **Хто герой гэтага апавядання?**
2. **Чаму Антося прымала ўдзел у спектаклі, а яе брат не мог?**
3. **З чаго цешыўся Янка?**
4. **Чаму Янка не мог пазнаць сястру?**



5. **Адкажы, ці ты любіш хадзіць у тэатр? Чаму?**



Вывучы слова песні.

Караблік

слова Віктар Швед

**Скажы нам тата, наш любы татка,
Ці раптам непагодным летам
Дожджык не залье планету?
Вады нальеца многа, многа
Навокал шарыка зямнога.
Навокал шарыка зямнога**


Прыпеў: **А па вадзе, кудысьці плыве
Белы караблік, белы караблік.
За ім услед, за ім услед
Гоніцца ветрык, гоніцца ветрык.
Махаюць яму, майму караблю,
Дарослыя і дзеци,
А на шляху, на доўгім шляху
Сонейка свеціць.**

**Вакол зямлі і дзень, і нач
Плыве, плыве караблік,
Наперадзе такая далеч.
Хістаюць яго моцна хвалі,
А мой караблік вельмі кволы,
Бо ён жа толькі папяровы.**

Прыпеў: **А па вадзе, кудысьці плыве...**

**Скажы нам тата, наш любы татка
І адкажы на гэта:
Ці не рассыплецца планета?
На невялікія кусочки
Яна ж з сыпучага пясочка.
Яна ж з сыпучага пясочка.**

Прыпеў: **А па вадзе, кудысьці плыве...**



Апошні дзень у школе



Апошні дзень у школе! Сёння ўсе яшчэ сядзяць на сваіх лаўках, але ўжо заўтра пачынаюцца сапраўдныя вакацыі.

Настаўніца толькі што раздала граматы. Яны ляжаць цяпер на партах. Ужо можна было б развітацца і пайсці дадому, але неяк ніхто не спяшаецца.

- Такі сёння прыемны дзень, – сказала Юльянка.
- Ну, пэўна! – згаджаецца Валодзя. – Гэта ж заўтра вакацыі.
- Але не толькі таму, – кажа Юльянка. – Сёння канчаецца навучальны год. Усе мы атрымалі добрыя пасведчанні. А помніце, як мы яшчэ нядайна баяліся канца навукі і пасведчанняў?
- Лявон хварэў, і мы думалі, што ён не здасць у чацвёрты клас.
- У мяне была двойка па матэматыцы.
- За першае паўгоддзе шмат у каго былі кепскія адзнакі.
- Але мы добра ўзяліся за навуку.
- Мы памагалі слабейшым.
- І цяпер усе перайшлі ў чацвёрты клас. Ніхто не застаўся на другі год. І таму сапраўды вельмі прыемна, – кажа Юльянка.
- Праўда? – звяртаецца яна да настаўніцы.
- Але, Юльянка, – кажа настаўніца. – Сёння радасны дзень для ўсяго класа. Наша супольная праца дала добрыя вынікі. Мы выканалі сваё заданне. І таму адпачынак будзе яшчэ больш прыемным. Вы заслужылі на вясёлыя і бесклапотныя вакацыі.
- А праз два месяцы сустрэнемся ў чацвёртым класе.
- І адразу возьмемся добра за навуку, – абяцаюць дзеці. – Каб ад пачатку года мець такія самыя радасныя дні, як сёння!

Паводле Валянтыны Пашкевіч



1. Прачытайце тэкст з падзелам на ролі.



2. Пра што гаварылі вучні?
3. Якія былі іхнія абяцанні?



4. Раскажы пра свае планы на час вакацыяў.
Дзе ты іх хочаш правесці? Чым будзеш займацца?



**разгледзь, знайдзі,
прачытай**



адкаjы на пытанні



**вывучы, раскажы, назаві,
растлумач**



запішы ў сшытку



намалюй

Змест

Я ЎЖО ТРЭЦЯКЛАСНІК

За вучобу	3
Пасля канікулаў	4
Ветлівяя слова	5
Першы ранак вераснёвы	6
Давайце пазнаёміцца	8
Дарога ў школу	9
Школьныя прылады. Назоўнік	10
Першыя ўрокі	12
Дружны клас	14
Абавязкі вучня	15
Робат	16

ВОСЕНЬ ГАСПАДЫНЯ

Надыход восені	17
Настаўнікі	18
Восень шыла фартушок	20
Дрэвы	21
Сонейка асенняе	22
Думкі	24
У грыбох	25
Грыбны дождж	26
Ядомыя грыбы	28
Гаспадарыла сонца на градках	29
Чаму цыбуля горкая	30
Яблыкі	31
Жураўлі	32
Лістапад	34
Дзяды	35

Я І МАЯ СЯМ'Я

Твой род, твая Радзіма	36
Праца нашых бацькоў	37
Нашыя хатнія абавязкі	38
Асабістая гігіена	39
Працавіты тыдзень	40
Сядаем за стол	41
Новы дом	42
Мой пакой	43
Насупа	44
Наваселле	46

ЭХ, ТЫ ЗІМАЧКА, ЗІМА

Ляцяць сняжынкі	47
Чараўніца зіма. Прыметнік	48
Як я пазнаю свет	50
Дзеяслоў	51
Хто як зіму сустракае	52
Цецерукі на бярозах	53
Ляціце, птушкі, да нашай	55
Мяцеліца	56
Сладарыня зіма	58

ЗІМОВЫЯ СВЯТЫ

Год ахвочы да прыгод	60
Дванаццаць птушак	62
Каляды	63
Звязда з усходу	64
Васілёва маті пошла гоготаті	66

Бабулі	67
Бабулька	68
Гузік	70

ЗІМОВЫЯ ГУЛЬНІ

На санках	71
Лепім снегавіка	72
Род і лік назоўніка	73
Люты	75
Хто самы дужы	77

НАШАЕ МІНУЛАЕ

Гісторыя	79
Адкуль Тыневічы	80
Горка ля Новага Беразова	81
Апостраф	83
Алфавіт	84
Полацк	86
Наша першая дзяржава	87
Магутны Божа	84
Род назоўніка і прыметніка	90
Пра герб і сцяг	91

ГУКАННЕ ВЯСНЫ

Гуканне вясны	93
Вясна	94
Красавік	96

Антонімы	98
Фіялка	99
Пralеска	100
Дзецы на парашутах	101
Хадзіла вярба	103
Вялікдзень	104

СВЕТ ЗВЯРОЎ І ПТУШАК

Травень	105
Хто які голас падае?	106
Бусел верны Беларусі	107
Добры дзяцел	109
Сарока-манюка	111
Дзікі	113

ЯКІЯ МЫ ДЗЕЦІ

Мама	115
Мама	116
Якія кветкі падараваць маме	118
Чэрвень і Сонейка	119
У кнігарні	121
Вочы дзяцей	122
У бібліятэцы	124
Віктар Швед – беларускі паэт	125
Дзе Антося	127
Караблік	128
Апошні дзень у школе	130